




РАБОТНІЦА
і СЯЛЯНКА
№ 5 МАЙ 1959

+ прилоги.



Артыстка Р. Гладунка ў ролі Марыны.

Не магу я знайсці тое слова,
Каб красу расказала тваю,
Не магу я знайсці тое слова,
Каб любоў расказала маю.

Не магу парайнаць цябе з зоркай,—
Днём не свеціць яна над зямлёй.—
Не магу парайнаць цябе з кветкай,—
Не цвіце ў садзе кветка зімой.

Не магу парайнаць я і з сонцам
Тваіх ясных, агністых вачэй,—
Бо не свеціць і сонца з нябесаў
Яркім светам у цемры начэй.

Толькі з песняй цябе парайнаю,
Што у сэрцы сваім берагу,
Тую песню я вечна спяваю,
Без той песні я жыць не магу.

Не магу я знайсці тое слова

Музыка І. ЛЮБАНА Словы А. РУСАКА

Песня Марыны з кінафільма
«Гадзіннік спыніўся апоўначы»

Не спляночы

Не магу я знайсці то-е
слова, каб красу расказа-ла ма-ю. Не магу я знайсці то-е слова,
каб любоў расказа-ла ма-ю.

Для паўтарэння Для зацвярдзення

Не магу

На першай і чацвёртай старонках вокладкі фотаэцюды І. Аксельрода
і В. Гіпенрэйтара.

НАША НАДЗЕЯ І БУДУЧЫНЯ

15833

ДЗЕЦ! Чыё сэрца не саграваеца, не маладзее, бачачы вас, то яшчэ няцамлівымі істотамі, то малышамі, якія пачынаюць ужо «свой шлях у вялікае жыщё», важна кроначы ранкам з мамай у дзіцячыя яслі або сад. Вы — наша надзея, наша будучыня. Вы цудоўны, як само жыщё. У імя вашага шчасця вялікая Камуністычна партыя ў Кастрычніку павяла народы царскай Расіі на штурм капіталізма, у імя вашага шчасця мільёны савецкіх людзей аддалі сваё жыщё, змагаючыся за свабоду і незалежнасць Радзімы.

Усё лепшае ў краіне — палацы, школы, санаторыі — павінна належыць дзецим. Аб гэтым з першых дзён Савецкай улады клапаціўся вялікі прафесійны рэвалюцыі — Ленін. У той цяжкі час разрухі і голаду Уладзімір Ільіч патрабаваў самых уважлівых адносін да дзецим. Яго клопатамі ўжо тады былі створаны ўстановы па ахове мацярынства і дзецинства, па забеспечэнню дзецим харчаваннем і адзежай. Не даядаючы сам, ён аддаваў у дзіцячыя дамы атрыманыя ў падарунак прадукты, і ніякія ўгаворы зварнуць увагу на сябе не дапамагалі.

Бязмежнай любоюю адказвалі дзеци на ленінскія клопаты.

«У нашай вёсцы ўсе цябе называюць «наш Ільіч», і мы цябе так будзем называць. Можа, гэта нядобра, дык ты на нас не крыўдуй.

Наши мужыкі павезлі табе дровы. Палі добра, не мерзні: яшчэ прывязем. Калі я замерзну, я ўзлажу на печ, а ў цябе, кажуць, такой печы няма. Дык палі мацней «галанку». Прышлі нам па паклону.

Селянін вёскі Дзедзенава Пётр Дуганаў.

Мне хутка 10 год. К вясне мне мамка пашые шлем з Чырвонай Зоркай».

Колькі такіх дзесяцігадовых «сялян» было тады на Русі, колькі мужычкоў-знагаткоў не мела магчымасці вучыцца, пазнала змалку галечу і голад. І толькі Савецкая ўлада адкрыла ім шырокую дарогу ў цудоўнае жыщё.

Клапаціца аб дзецих па-ленінску стала законам для нашай партыі, для Савецкай дзяржавы. Бацькоўская клопаты асабліва выразна прагучэлі з трывубны гістарычнага ХХІ з'езду партыі. Ужо недалёкі той час, калі большасць дзецим нашай краіны будзе вучыцца і выхоўвацца ў школах-інтэрнатах. У нас усё больш будуеца дзіцячых здраўніц, садоў і ясляў, няспынна расце шматмільённая армія педагогаў і выхавальнікаў, урачоў і пісьменнікаў — тых, хто лепшыя парыванні свайго сэрца аддае высакароднай справе выхавання моладзі.

Толькі ў нашай рэспубліцы працуе больш 12 тысяч агульнаадукацыйных школ, у якіх навучаецца звыш 1250 тысяч дзецим. Па маштабах і ўздоўжню развіцця народнай адукацыі Беларуская ССР пакінула далёка ззаду многія развітыя капіталістычныя краіны.

Асабліва клапоціца ў нас аб здароўі дзецим. Усё лета ў густых сасновых барах, на берагах рэк і азёр звініць дзіцячыя галасы. Летасць звыш 70 тысяч дзецим адпачывала ў піянэрскіх лагерах, у 23 дзіцячых санаторыях рэспублікі.

На свеце не бывала яшчэ такіх усенародных кло-

патаў аб дзецих. Іх добра адчувае кожная савецкая сям'я. Вось што піша ў рэдакцыю І. Сіманоўскі пра адну такую сям'ю з горада Добруш:

Хрысціна Данілаўна Каладзенка — маці-герайня. Яна выхавала 11 дзецим. Пяць яе дочак скончылі педагогічны інстытут і працуе настаўніцамі, дзве сталі бухгалтарамі. Адзін сын працуе камбайнерам на цалінных землях, другі — здабывае вугаль у Варкуце, трэці — скончыў тэхнікум механизациі і электрыфікацыі сельскай гаспадаркі, працуе і завочна вучыцца ў інстытуце. Вучыцца ў тэхнікуме і апошняя, самая малодшая дачка. Нядайна ўсе яны са сваімі сем'ямі з'ехаліся дадому, каб адзначыць дзень нараджэння маці. На сямейнай урачыстасці сабралася 46 чалавек. Дзеци і ўнукі віншавалі, абдыналі Хрысціну Данілаўну, а яна ад радасці плакала. Успамінаючы, як родная Савецкая ўлада дапамагала ёй паставіць дзецим на ногі, яна думала аб самым галоўным, аб чым думаючы маці ўсяго свету — аб міры на зямлі, аб тым, каб унукі яе не перажывалі таго, што перажыла яна з дзецимі, калі над іх галовамі рваліся бомбы, грукаталі гарматы.

1 чэрвеня народы ўсяго свету адзначаюць Міжнародны дзень абароны дзецим, дзень аўяднання людзей добрай волі ў барацьбе за лёс маладога пакалення. Дзеци розных кантынентаў і народаў, дзеци белыя, жоўтыя, чорныя аднолькава патрабуюць клапатлівага догляду і пяшчотнай ласкі. Усім ім хо чацца весяліцца і гуляць, усім патрэбны жыллё, яда і школа. А ўсё гэта можа прынесці толькі мір!

Клапоціца аб дзецих не толькі ў нашай краіне, але і ва ўсіх краінах сацыялістычнага лагера, дзе законам строга аховаўца права маці і дзеци, няспынна расце сетка дзіцячых установ, удасканаліваеца сістэма агульнаадукацыйных школ.

На фоне шматлікіх клопатаў аб дзецих у нашай краіне і ў краінах сацыялістычнага лагера асабліва цяжка выглядае лёс дзецим капіталістычных краін.

У Злучаных Штатах Амерыкі на ваенныя патрэбы траціцца больш 70 працэнтаў нацыянальнага бюджету, тым часам як на патрэбы адукацыі адпускаецца крыху больш 4 працэнтаў. Французскі ўрад на злачынную вайну ў Алжыры траціць паўтара мільярда франкаў у дзень. За гэтыя гроши можна было бы пабудаваць 64 дзіцячыя яслі, так патрэбныя дзецим работніц Парыжа, Ліёна і іншых гарадоў.

Жанчыны і маці ўсяго свету, каму асабліва блізкі і дорагі дзеци, усё гучней патрабуюць забароны атамнай зброі, змяншэння ваенных выдаткаў, стварэння чалавечых умоў для дзецим, захавання іх жыцця.

Няхай жа ў Міжнародны дзень абароны дзецимі ва ўсіх краінах свету яшчэ мацней прагучыць магутны голас жанчын:

— Не для таго мы выношаем дзецим пад сэрцам сваім, каб іх пажэрла полымя вайны!

Дзеци — наша радасць, наша жыццё. Mір і шансце ім на векі вечныя!

ЯНЫ КЛАПОЦЯЦЦА

Ад восьмай і да восьмай



— Ану, давай хутчэй, а то ўсе дзеткі нас абгоняць...
Так часам даводзіцца карміць дзяцей Кацярыне Глухоўскай — выхавальніцы Маладзечанскіх дзіцячых яслей № 1.

Душэўны чалавек

У нашай вёсцы Будзішча ёсьць добры медпункт, дзе працуе фельчар-акушэрка Ніна Парфёнаўна Мяцеліца.

Яна вельмі добрасумленна адносіцца да сваіх абавязкаў. Заўсёды спяшаецца на выклік, не лічачыся ні з часам, ні з адлегласцю. Не было выпадку, каб яна адмовіла каму-небудзь у дапамозе.

У Ніны Парфёнаўны свая вялікая сям'я. Яна маці пяцярых дзяцей. Магчыма, таму яна так клапатліва адносіцца да маладых маці, да нованараджаных. У мінулым годзе насельніцтва нашай вёскі павялічылася на 54 душы. Ніна Парфёнаўна па-матчыну клапоціцца аб здароўі дзяцей, наведвае іх на дому, дзе шмат карысных парад маладым маці, робіць прафілактычныя прышчэпкі.

У калгасніцы А. К. Балотнікавай нарадзілася двойня — дачка і сын. Фельчар-акушэрка шмат увагі аддае гэтай сям'і. І дзеци растуць здаровыя, вясёлыя.

Як старшыня бацькоўскага камітэта сямігадовой школы ў вёсцы Будзішча, я ведаю, з якой павагай і цеплыней гаворачь бацькі аб душэўным і выключна чулым чалавеку — Ніне Парфёнаўне Мяцеліцы.

Е. БАЛОТНІКАУ

Чачэрскі раён.

— Файна, нельга гарбаціцца. Вось так сядзяць за столом...
І табе, Дзіма, таксама трэба мець гэта на ўвазе.
Выхавальніца Мінскага дзіцячага дома № 8 Ніна Іванаўна Паўлава з выхаванцамі Мішам Назаравым, Файнай Зильдзінай і Дзімам Пятровым-Кумінскім за падрыхтоўкай уроку.



2

Рана пачынаецца працоўны дзень у дзіцячых ясліах № 1. Яшчэ далёка да восьмай гадзіны, а на парозе гэлага, звонку пічым непрыкметнага дома па Камуністычнай вуліцы з'яўляюцца юныя гардзане, важныя, заклапочаныя. Яны прабудуць тут 12 гадзін. Аблугаўваючы персанал стараеца зрабіць гэты час для дзяцей цікавым і карысным.

Пасля снедання малыши выводзяцца на свежае паветра. Пад ласкай вясновага сонейка так хораша гуляецца! Гаваркія, рухавыя, яны адразу ж знаходзяць шмат спраў. Хлопчыкі будуюць з пяски домікі з таямнічымі ходамі, дзячынкі ўкладваюць спаць лялек на свежым паветры, гушкаюцца на кацелях. Ну, а калі малыши засумуюць, тады дзядзя Лёня расцягне мяхі гармоніка, а выхавальніца Валянціна Іванаўна запросіць дзяцей у круг, каб паспяваць, патанцаваць.

...Хораша жывеца дзяцім у ясліах. Бацькі могуць не хвалівацца: іх дзяцей даглядаюць умелыя выхавальнікі. Так, няня Лідзія Фёдараўна Ясюковіч працуе тут больш дзесяці год і ні разу на яе не было крыўды. У свой час яна выхавала шафёру Гарохаву дачку Алачку. А калі ў сям'і з'явілася папаўненне — дачка Наташа — Гарохавы праслі загадчыцу яслей Антаніну Георгіеўну Кірдзіну:

— Вазьміце на выхаванне дачку. І, калі ласка, у групу Лідзіі Фёдараўны.

З такой жа просьбай зварнулася ў яслі бацькі Сярохы Камарова і многія іншыя.

Кожны дзень малыши смачна спяць у чысценкіх пасцелях, якія падрыхтавала Ніна Трафімаўна Шкода. Яна таксама мясцовы старожыл. Добра адзываюцца бацькі і аб камсамолках Антаніне Счаснай, Валянціне Шляпо і іншых выхавальніцах.

І ва ўсім адчуваеца клатлівая рука выхавальнікаў. Яны дабіліся пераводу ясляў на 12-гадзінны рабочы дзень. Цяпер мамам не трэба бегчы па дзяцей адразу ж пасля работы.

Выхавальнікі азелянілі тэрыторыю ясляў, а мінулай восенню залажылі невялікі пладова-ягадны сад.

Цяжка пералічыць добрыя справы гэтага невялікага, але дружнага калектыву жанчын. Кніга водзіваў запоўнена падзякамі ім, клапатлівым і працавітым.

...І зноў стрэлка гадзінніка набліжаецца да восьмай. У яслі прыходзяць бацькі.

— Да пабачэння, дзеци! — махае ўслед юным гараджанам Антаніна Георгіеўна.

— Да па-ба-чэн-ня, цё-ся Тоня! — піявуча нясеца ў адказ шматгалосы хор малышоў.

Фота і тэкст
Н. Чэхаўскага.

г. Маладзечна.

А гэта — юныя музыканты таго ж дзіцячага дома: Люда Янова, Святлана Агейчык, Валя Палітанская. Хто ведае, можа яны — будучыя лаўрэаты сусветных конкурсаў...

Фота Г. Бегуна.



АБ ДЗЕЦЯХ



Захаравіч — працуе тут жа фельчарам 50 год...

Так і ідуць яны ў жыцці, рука аб руку, нястомныя працаўнікі, скромныя савецкіе людзі.

У Самацэвічах прыйшла іх маладосьць, тут дагнала іх старасць... Але не старэоць сэрцы! Як і многа гадоў назад, молада б'юцца яны, як і некалі, не даюць спакою Апалінарыі Захараўне і яе вернаму сябру — Яўмену Захаравічу.

Колькі жыццяў выратавалі яны і вярнулі ў строй! Колькі шчаслівых маці з удзячнасцю і любасцю вымаўляюць іх імёны! І не толькі ў Самацэвічах, а па ўсёй акрузе!

А хіба гэта не шчасце? Не найвялікшай ўзнагарода для чалавека?

А. ДОЛЬNIKAU

Касцюковіцкі раён.

За плячыма былой партызанкі-сувязной Апалінарыі Захараўны Каласоўскай 45 год работы акушэркай у Самацэвіцкай сельскай бальніцы.

Муж Апалінарыі Захараўны — Каласоўскі Яўмен



— У якое царства мы трапілі! І якіх толькі цацак тут няма! Нават сам «цар» звяроў—леў! — гавораць выхаванцы дзіцячых яслей № 17 г. Мінска.

Фота С. Чырэшкіна.

Шчасце шматдзетнай маці

Пры панской Польшчы вялікая сям'я лічылася няшчасцем. У тыя змрочныя гады прышлося выпрабаваць нямала гора Веры Шынкевіч — шматдзетнай маці з вёскі Пасінічы Слонімскага раёна Гродзенскай вобласці. Зямлі сваёй не было. Дзяржава дапамогі не аказвала.

— Так і давялося б мне бедаваць, калі б Чырвоная Армія не вызваліла заходнія вобласці Беларусі ад пілсудчыкаў, — расказвае Шынкевіч. — Цяпер усе мае дзеци добра апрануты, абыты, атрымалі адукацию.

І гэта сапраўды так. Савецкая ўлада дала магчымасць шматдзетнай маці вывесці яе дзяцей, як кажуць, у людзі. Сын, Васіль, вярнуўшыся з арміі, паехаў у Караганду здабываць каменны вугаль. Ліда працуе на будаўніцтве жылых дамоў у Днепрапятроўску. Добрымі працаўнікамі ў калгасе зарэкамендавалі сябе Любоў і Пятрусь. Тры малодшыя дачкі вучанца ў школе.

Цяпер шматдзетнай маці каля 60 год. Яна ўдзячна роднай партыі і Савецкаму ўраду за клопаты аб яе дзецях.

І. ЛЯШЭВІЧ.

У цэху цацак Смалявіцкага райпрамкамбіната «збіраюць новы дом» камсамолка Людміла Шымановіч і Ніна Грыгор'еўна. Гэта таксама для вас, маленька!

Фота П. Наватарава.



Няхай мацнее Радзіма

У гады Айчынай вайны я разам з дзеци знаходзілася ў партызанскім атрадзе на Магілёўшчыне. Шыла, гатавала ежу, была сувязной. Дзеци змагаліся са зброяй у руках.

Мінула пятнаццаць год, як адгрывеў апошні залп на Беларусі. Шмат радасці і щасця прыносіць нам кожны новы дзень. Квітнёе наша рэспубліка, багацей сталі жыць і мы.

Я радуюся, гледзячы на сваю сям'ю. Сama атрымліваю 429 рублёў пенсіі, як інвалід Айчынай вайны другой групы; муж мой, Ілья Акімавіч, таксама інвалід другой групы, але ён працуе касірам у камунгасе. Дзеци ўжо дарослыя, атрымалі адукацию. Старэйши сын, Пётр, скончыў універсітэт у Ленінградзе і працуе там у хімічным інстытуце лабарантам, вучыцца ў аспірантуры. Дачка, Ганна, працуе ў Сочы ў санаторыі «Каўказская рыўера» лабаранткай. Сын, Ілья, вучыцца ў Ленінградскім педагогічным інстытуце на пятym курсе гістарычнага факультэта, дачка, Раіса, таксама вучыцца на чацвёртым курсе педагогічнага факультэта. З намі застаўся адзін сын, Анатоль. Ён скончыў дзесяць класаў у 1957 годзе і працуе. Цяпер наступіў завочна ў Горацкую сельскагаспадарчую акадэмію на эканамічны факультэт.

Дома са мною трои душы. Летам прыязджаюць усе мае дзеци на канікулы, і тады бывае вельмі весела.

Як радасна жыць у нашай краіне, дзе ўсё робіцца для щасця і дабрабыту працоўнага чалавека, дзе дзецим нашым адкрыты ўсе шляхі-дарогі ў науку. Няхай квітнёе наша Радзіма-маці, няхай мацнее яе сіла і магутнасць!

Л. БАРАВАЯ

3

г. Хоцімск.

ПОДЫХ БУДУЧЫНІ

ГЭТА была звычайная вытворчая брыгада, якіх мноства на прадпрыемствах нашай неабсяжнай краіны. Праўда, працавала яна добра і ад іншых на абутковай фабрыцы можа крышачку адрознівалася зладжанасцю, сяброўскай спайкай. Але хіба яна адна мела гэтыя якасці? Былі брыгады болей моцныя — мужчынскія, а тут дзевяць жанчын і толькі адзін хлопець, ды і той радавы рабочы, не брыгадзір. Брыгадзірам трэці год працавала Лідзія Пятроўна Кмецік, якая з выгляду нічым не вылучалася сярод іншых жанчын брыгады. Але толькі з выгляду. У тым і справа, што Лідзія Пятроўна мела не толькі спрытныя руکі, але і палымянае сэрца сапраўднага змагара за светлае заўтра.

...У той шэры зімовы дзень, як і заўсёды, у свой час скончылася змена, і рабочыя сабраліся на перапынку, каб коратка падвесці вынікі, вызначыць дасягненні і недахопы. У вялізным, застаўленым станкамі памяшканні сціх гул матараў, і тады ў дзвярах з'явіўся сакратар партбюро фабрыкі Пётр Сяргеевіч Латышаў. Ён быў крышку неспакойны, у руках тримаў нейкія паперы, і яго неспакой выклікаў прыцішаную цікаўнасць людзей. Вырубшчыкі падаліся бліжэй да паважанага на фабрыцы чалавека, а той разгарнуў газету і абвясціў такое, што здзівіла і ўзрушыла гэтую паўсотню людзей.

Як гэта часта бывае, новае вялікае пачынанне ціха спела, невыразна яшчэ мроілася ў галовах і душах можа нават многіх тысяч перадавых прадстаўнікоў рабочага класа. Але выразна аформіцца і стаць сцягам для іншых змагло яно, вядома, у самых вартых, самых лепшых, самых перадавых яго сыноў і дачок. У гэтым руху такімі людзьмі аказаліся прамыя нашчадкі герайчных рэвалюцыйных традыцый рускага пралетарыяту — маладыя рабочыя сталіцы нашай Радзімы. Высунуты імі лозунг — працаць, вучыцца і жыць па-камуністычнаму ўзварушыў усю краіну, новай, нязнанай хвалій ускалыхнуў ён і гэтую жаночую брыгаду.

У мёртвай цішыні некалькі хвілін сталаі людзі, слухаючы Латышава, а потым загаманілі ўсе, ажыўліся. Ліда, прытуліўшыся з сяброўкамі да крайняга станка, не адразу ўлавіла вялікі сэнс новай справы, але першае, што з'явілася ў яе адчуванні, было щырае захапленне незвычайнім зачынам масквічоў.

— От, малайцы; ага, дзяўчаткі? — шчасліва ззяючы вачыма, звярталася яна да вырубшчыц.

Усе згаджаліся, што гэта нова і вельмі важна, але ў той час перранаць важную ініцыятыву не адважваўся ніхто. Яшчэ некалькі часу пасля таго Лідзія Пятроўна хадзіла як сама не свая. Усё думалася пра выдатныя справы далёкіх людзей, хацелася і самой нешта адметнае зрабіць для краіны, але ўсё не хапала духу наважыцца на тое вялікае, што аказалася пад сілу пакуль адным масквічам.

І ўсё ж думка, якая шмат часу непакоіла, стала нясцерпнай, і Лідзія Пятроўна аднойчы перад пачаткам змены нерашуча заявіла работнікам:

— Дзяўчаткі, а што калі і нам пачаць дамагацца звання брыгады камуністычнай працы?

Не ўсё адразу згадзіліся з тымі словамі, але кожнага гэтая думка кранула да самай душы.

— Возьмем абавязацельства працаць лепш за ўсіх, эканоміць матэрыял, вучыцца, а таксама сябра-

ваць, каб адзін за ўсіх і ўсе за аднаго, як у тых масквічоў.

— Ой, жанчынкі, ці ж мы ўгонімся за масквічамі? — недаверліва заўжалася Катульская.

Ліда нічога не адказала ёй, бо ведала, што жанчына гэта хоць і любіць прыбядняцца, але душу мае добрую і працуе не горш за іншых. У астатніх, аднак, ад тых слоў брыгадзіра заўзятым агнём загарэліся вочы, жанчыны пераглянуліся і, узрушаныя, загаманілі, зашумелі, перабіваючы адна адну, вyzываючы тое, што ў гэты час з'явілася ў душы.

Далёкая, здавалася б недасяжная спачатку, справа набыла канкрэтны сэнс, стала блізкай і роднай. Для пачатку брыгада Кмецік узяла можа быць і сціплыя, але немалаважныя абавязацельства. Параіўшыся з начальнікам цэха і сакратаром партыйнага бюро, яны вырашылі штомесяц эканоміць не менш 5 працэнтаў матэрыялаў, палепшыць якасць, каб зусім адмовіцца ад другога гатунку (без трэцяга яны працацівалі ўжо з восені), даваць толькі першагатунковую прадукцыю, усім паступіць вучыцца, пакамуністычнаму паводзіць сябе ў быце. На спаборніцтва выклікалі другую брыгаду вырубшчыц, якой кіравала Ірына Дзяргачова.

Наколькі важны сэнс гэтих абавязацельстваў, можна меркаваць па тым, што з 5 працэнтаў сэка-



У лабараторыі фабрыкі. Начальнік лабараторыі Надзея Каляда і мадэльер Георгі Окалаў разглядаюць летнія мадэлі абудні.

номленых брыгадай матэрыялаў можна дадаткова вырабіць каля 2500 пар абутку. І гэта можа даць за адзін толькі месяц і толькі адна брыгада.

За новую справу ўсе ўзяліся горача і з вялікім запалам. Лідзія Пятроўна, прышоўшы ўранку на змену, баўчала, як па-іншаму — молада і заўзята — блішчэлі вочы прыгажуні Жэні Галіцкай; якая асаблівая паважнасць і шматзначная стрыманасць з'явілася ў рухах лепшай закройшчыцы цэха Ніны Лобан. Нават падсобніца Валія Аляксеева, занятая на самай несамавітай работе — кляйменні, і тая ажывілася і відавочна рвалася да прывабнай вялікай справы.

Увесь люты працавалі заўзята, так і мільгалі ў цэху спрытныя рукі вырубшчыц, нямоўчна пастуквалі станкі па разаках. Секунды часу, сэканомленыя на кожнай дэталі, збираліся ў хвіліны і давалі магчымасць нарыйтаваць дадатковую прадукцыю. Як заўсёды, прыгожа і спрытна завіхаліся Маша Куратнік, Ніна Лобан, Анатоль Латышаў; не пазнаць было ў спрыще Любы Сяровай або Ганны Цяслюк.

У канцы змены падводзілі вынікі, параўноўвалі з дасягненнем брыгады Дзергачовай і з радасцю пераконваліся, што брыгада Кмецік ідзе далёка наперадзе. 130—140 працэнтаў зменнай нормы было добрым паказчыкам, якога дасягала не кожная брыгада на фабрыцы.

Былі ў брыгадзе і непрыемнасці: крышку недабіралі эканоміі. Праўда, гэта заўважылі і своечасова папярэдзілі. Не зніжаючы тэмпаў, улічвалі кожны сантиметр скury, бралі пад увагу кожную звілінку крою. Самая кемлівая з усіх, Ніна Лобан, у гэтай справе дасягнула болей за ўсіх, і на перапынках, а то і ў часе работы не-не ды і падыдзе то да адной, то да другой сяброўкі і пакажа, як лепш размясціць разакі, каб узяць скуры як мага больш.

Калі падвялі вынікі, аказаўся, што брыгада Кмецік перавыканала месячнае заданне, дапусціла непершагатунковай прадукцыі толькі 0,7 працэнта і сэканоміла амаль на 5 тысяч пар абутку скуранных матэрыялаў. Гэта было выдатнае дасягненне, але закройшчыцам здавалася, што можна зрабіць больш, і яны яшчэ гарачай узяліся за працу ў новым месяцы.

Выдатная праца, з'яднанасць, узаемавыручка ў кароткі час зрабілі брыгаду Лідзія Пятроўны Кмецік лепшым калектывам на фабрыцы. У сакавіку былі дасягнуты высокія паказчыкі, з сэканомленых матэрыялаў дадаткова вырабілі болей 5 тысяч пар абутку.

Але высокія абавязацельствы калектыву, які пачаў змагацца за званне брыгады камуністычнай працы, вялі далей, прад'яўлялі да работніц новыя патрабаванні. Самае цяжкае была вучоба. Дагэтуль вучыліся толькі ў гуртках тэхнікіму, зредку — на якіх вытворчых курсах, агульная адукцыя ўсіх таксама была не дужа багатай. Адзін толькі Латышаў вучыўся ў тэхнікуме лёгкай прамысловасці, астатнія сваю не ахці якую навуку даўно скончылі на школьнай парце. Вядома, што нялёгка было з такой падрыхтоўкай узняцца да ўзроўню перадавых людзей нашага сёння, як след разабраца ў літаратуре, мастацтве, музыцы.

І тут на дапамогу знатным працаўнікам прышоў гарком партыі, па ініцыятыве якога ў горадзе быў створаны універсітэт культуры.



Брыгада камуністычнай працы (злева направа): Мар'я Абрамовіч, Валянціна Ка-
тульская, Яўгенія Галіцкая, Любоў Сярова, брыгадзір Лідзія Кмецік, Леаніда Дзя-
нісава, Мар'я Куратнік. Другі рад: Ніна Лобан і Анатоль Латышаў.

Цяжка прыпамятаць зараз, хто першы выказаў жаданне падацца туды. Бадай што ўсе адначасна памінуліся да новай магчымасці павялічыць свае веды, каб прынесці людзям яшчэ болей карысці. Ледзь не ў адзін дзень закройшчыцы запоўнілі неабходныя дакументы, падалі ва універсітэт. І вось — першы дзень заняткаў.

Быў ясны, па-веснавому цёплы адвячорак, калі яны першы раз накіроўваліся ў вялізны будынак Дома прафсаюзаў. Сярод слухачоў гэтай новай установы траплялася многа і пажылых людзей, але ў асноўным гэта была моладь розных прадпрыемстваў горада. Усіх яднала адно жаданне — авалодаць асновамі сацыялістычнай культуры, стаць вартымі сваіх велічных працоўных спраў.

Закройшчыцы трymаліся разам, трошки хвалявалися, пакуль у презідымуме рассаджваліся іх будучыя выкладчыкі — вядомыя ў вобласці дзеячы культуры, знатныя людзі працы. А затым, калі яны пачалі выступаць, жанчыны забыліся на ўсё і слухалі.

А слухаць было што. Немалады ўжо, пасівелы чалавек, стары камуніст С. В. Дундукоў расказваў пра велічны подзвіг рускага пралетарыяту ў 1917 годзе, які звергнуў эксплуататарскі лад; затым палкоўнік у адстаўцы з Залатой Зоркай Героя апавядадаў пра герайм савецкіх людзей на франтах Вялікай Айчынай вайны. Але асабліва ўразіла ўсіх выступленне былога камандзіра партызанскаага злучэння на Гродзеншчыне І. М. Цімчука. Яго пра-мова, таксама як і простая сардэчная гутарка знатнай калгаснай звеннівой Героя Сацыялістычнай Працы Е. Ф. Сідарчук, прышлася вельмі блізка да сэрца жанчын, выклікала шмат думак і нястрымнае імкненне працаўцаў яшчэ лепш, быць яшчэ больш вартымі грамадзянамі нашай краіны, якая ўпэўнена будзе сваё светлае заўтра.

... Позна ўвечары, пасля канцэрта, які адбыўся ў заключэнне першых заняткаў, Лідзія Пятроўна ціхай, раздумнай хадой ішла дадому. Яна жыла за Нёманам у новым фабрычным доме, збудаваным гэтай зімой. Ноч была ціхая, зорная і цёплая. На прыціхлых вуліцах, на мосце цераз раку было зусім пуста. Пасля мноства ўражанняў гэтага дня хацела-ся думаць, асэнсаваць ўсё.

Лідзія Пятроўна думала пра тое, якое шчасце дae чалавеку яго натхнёная праца, як радасна адчуваць свой крок у шматтысячным руху лепіх працаўнікоў краіны, як гэта цудоўна — самой набліжаць светлую будучыню народа.

Б. ВАСІЛЬЕУ



Ніякай чаргі. На ўесь абед рабочыя трацяць не больш 20 хвілін.

Фота П. Нікіціна.

Мы ўсё часцей сустракаем за прылаўкам, у атэлье або ў іншых месцах грамадскага абслугоўвання работнікаў, якія не толькі добра сумленна выконваюць свае абавязкі, але і стараюцца зрабіць вам прыемнасць. Так, прадавец дапамагае вам выбраць патрэбную рэч, не навязваючи сваіх густаў, але вельмі тонка падказваючы, што лепш купіць. Цырульнік цярпліва і тактычна пераконвае, якая прычоска вам больш да твару. Афіцыянтка спачатку цікавіцца, з якім соусам і гарнірам вы любіце біткі, шніцаль. Словам, у свае звычайнія абавязкі людзі ўкладаюць душу, хочуць задаволіць кожнага свайго кліента.

Калі вы сустракаецце такія клопаты і ўвагу, не заставайцесь абыякавымі, знайдзіце час падзякаўывать людзям, які знаходзіце яго, каб адзначыць недахопы.

Перад намі—кніга скаргаў і праноў сталовай № 11 гор. Барысава. Наведвальнікі не скупяцца на добрыя водзывы, сардечна дзякуюць калектыву за добрае абслугоўванне, за смачныя абеды. За апошнія некалькі год не было ніводнай скаргі. Кніга скаргаў ператварылася ў кнігу падзяк. Прыймы парадок!

Дырэктарам сталовай ужо чвэрць века працуе Аляксандра Раманаўна Ільюхіна. Калі фабком фанера-запалкавага камбіната вылучыў яе на гэтую пасаду, то даў наказ:

— Там патрэбна вока сапраўднага гаспадара. Памятай, Шура, працоўны чалавек—будаўнік новага грамадства і для яго трэба пастарацца.

Павучальнае слова Аляксандра Раманаўна запомніла на ўсё жыццё і працавала так, каб рабочыя заўсёды былі задаволены.

Асабліва цяжка давялося ў пасляваенныя гады: не хапала прадуктаў, пасуды. Загадчыца патрабавала ад шэф-кухара, каб прадукты ў кацёл закладваў ён толькі ў яе прысутнасці, каб не прапала ні грама рабочага пайка!

— Нагрузка ў рабочых вялікая, і карміць іх трэба як мага лепш,—павучала яна.

Калі з прадуктамі стала лягчэй, прапанавала:

— Давайце карміць рабочых не толькі сытна, але і смачна!

ЯК ДОМА



Загадчыца сталовай Аляксандра Раманаўна Ільюхіна гутарыць з работніцай камбіната Галінай Сакалоўскай, яная заўсёды тут сталуеца.

Прымусіла шэф-кухара распрацоўваць разнастайнае меню. Ад райхарч-гандлю патрабавала вясной свежае зяленіва, летам—раннюю гародніну, ягады, грэбы, увесень—фрукты. А мяса і малочныя прадукты не выводзіліся круглы год.

Было заўважана, што ў абедзенны перапынак ствараеца ля касы чарга. Работніцы нерваваліся, некаторыя не паспявалі паабедаць. Тады перайшлі на папярэдні продаж чэкаў. У цэхі прыходзілі афіцыянткі з меню, і работніцы загадзя выбіралі сабе стравы па смаку. Абслугоўванне палепшилася, але афіцыянткі не спраўляліся ўсім хутка падаць абед. Тады сталовая адной з першых у Барысаве перайшла на самаабслугоўванне.

Аляксандра Раманаўна звярнулася ў фабком камбіната з просьбай:

— Дапамажыце наладзіць гарачае харчаванне для рабочых электрастанцыі. Мы абслугоўваем усе цехі, а энергетыкі сядзяць на сухамяццы.

Тады гарачыя абеды пачалі дастаўляць проста на станцыю з 10-працэнтнай скідкай, як і абеды на дом.

На адным са сходаў камбіната Аляксандра Раманаўна пачула нямала пахвальных слоў аб рабоче сталовай і падумала: «Усё хваліцца—і смачна, і сытна, і культурна, а з сем'ямі ўсё ж ніхто не абедае». У памяці яна прыкінула: цяна аднаго абеду даступна кожнаму, а для сям'і з некалькіх чалавек выходзіць дарагавата.

Пачалі шукаць рэзервы зніжэння



Кухар Алена Сарачынская славіцца ў сталовай хатнім печывам.

кошту. Аляксандра Раманаўна ўлічыла, што ў любой вытворчасці на кошце прадукцыі адбіваецца і мэханізацыя, і скарачэнне адміністрацыйнага апарату, і ўдасканаленне тэхналогіі.

Правялі мэханізацыю, сталовая атрымала навейшае абсталяванне, увялі самаабслугоўванне з наступнай аплатай. Рабочыя цяпер трацяць на абед 15—20 хвілін замест сарака. І галоўнае—значна знізілася цана абедаў, у асноўным за кошт уласнага адкорму свіней.

— Ініцыятыўная, працавітая жанчына,—гавораць пра Аляксандру Раманаўну.—У ле да ўсяго гаспадарчы падыход.

На свінаадкормачным пуніце прысталовай летась было адкормлена 48 галоў свіней агульнай вагой больш пяці тон. Кілаграм свініны абыходзіцца сталовай у 7 руб. 50 кап.

А што гэта значыць для кулінары? Кошт мачанкі каштую 1 руб. 65 кап. замест устаноўленых 2 руб. 80 кап., порцыя адварной свініны без гарніру—90 кап. замест 1 руб. 85 кап., свіная адбіўная—2 руб. замест 3 руб. 15 кап. і г. д.



Воля Гусінцева бярэ абед дадому. Яе бацькі заўсёды карыстаюцца паслугамі сталовай.

Розніца цэн на стравы, прыгатаваныя са свініны ўласнага ўбою, склада за мінулы год больш 36 тысяч рублёў. Вось колькі сталовая сэканоміла грошай рабочым!

Цяпер тут сталующа не толькі рабочыя камбіната, але і многія гардзяні. Тут абедае 96-гадовая пенсінерка Філіповіч. Работнікі сталовай вельмі ветлівыя з ёю.

— Добра ў нашай сталовай,—гаворыць яна:—гатуюць і танна і смачна.

Прыходзіць сюды абедаць і сям'я Раісы Рубінштэйн—урача Барысаўскага дома дзіцяці. Яе дачушки-школьніцы заўсёды ядуць з апетытам.

Бяда цяпер мне,—гаворыць яна.—У выхадныя дні я гатую дома, дык дочки знаходзяць мае абеды нясмачнымі. Тут ім вельмі падабаецца. Асабліва прыемна, што кожны дзень мяняецца меню. Можна падабраць стравы і для дыэтнікаў і для маленкіх дзяцей. А шашлыкі смажаць не горш, чым у нацыянальных узбекскіх кухнях.



Шэсць год працуе рабочым кантралёрам у сталовай Васіль Кузьміч Ціманоў. Зараз вы яго бачыце за праверкай гатовых порцый, якія падаюцца на другую страву.

Шэф-кухар Міхail Уладзіміравіч Жаўняровіч працуе ў сталовай тры гады і мае шмат падзяк за выключна сумленную і старанную работу.

У кнізе скаргаў ёсьць запіс сталага сталаўніка Ю. Е. Цылягіна: «Калі знаходзішся ў гэтай сталовай, то ва ўсім адчуваеш клопаты аб чалавеку». І нельга з ім не згадзіцца: у зале чыста, утульна, у вітрынах поўна розных страв. Раздатчыца і касір абслугоўваюць наведальнікаў хутка. Не выпадкова служачыя Косткіна, Ягораў і Вярцінскі пішуць:

«Дзякуем калектыву сталовай за смачныя абеды, хуткае абслугоўванне, чистату ў зале. Хочацца падзякаўваць многім. Але ўсіх не пералічиш. Таму дзякуем Аляксандры Раманаўне Ільюхінай—кіраўніцы гэтага працавітага калектыву. У вас адчуваеш сябе як дома!»

Гэта, бадай, найлепшая падзяка работнікам сталовай.

Н. МАКСІМАВА

ЯНЫ ПРАДУЦЬ І ТКУЦЬ СА ШКЛА

ЗУСІМ нядоўна амаль у цэнтры Полацка вырас прыгожы чатырохпавярховы дом з шырокімі вокнамі, нічым, бадай, не адметны ад многіх суседніх пабудоў. Але на ведальнік, першы раз трапіўшы ў яго цэхі, не можа не захапляцца працэсам вытворчасці і прадукцыяй гэтага не зусім звычайнага прадпрыемства.

— Гэта проста чуд,—гаворыць ён.

І сапраўды, ператварэнне шкла ў пражу, а пражы ў палатно мяжуе некалькі з цудам.

Адкрыта яно было год трыццаць таму назад. Вучоныя, якія працавалі ў галіне вытворчасці шкла, заўважылі, што пры выцягванні шклянай масы ў тонкія ніткі механічныя ўласцівасці гэтага крохкага рэчыва рэзка змяняюцца. Нітка са шкла не ломіцца, яе можна скласці, скруціць, завязаць вузлом. Усе гэтыя новыя, і можна сказаць, нечаканыя ўласцівасці шкла ўзрастоюць са змяншэннем дыяметра ніткі. Тонкая, як павуцінка, яна не ўступае баваўнянай, а на разрыў наўрат мацнейшая і ў той жа час захоўвае ўсе каштоўныя ўласцівасці шкла.

Новая галіна прамысловасці — вытворчасць шклянога валакна—пачала хутка развівацца ў пасляваенныя гады. У адпаведнасці з Дырэктыўамі XX з'езду КПСС завод па выпрацоўцы шклянога валакна быў пабудаваны і на Беларусі—рэспубліцы з разнастайным і добра развітым шкловарэннем.


Полацкі завод шкловалакна дае ўжо народнай гаспадарцы не толькі ніткі. Ён адгружае заказчыкам і некалькі гатункаў тканіны са шкла. У хуткім часе ўступіць у строй шкловарны цех, які забяспечыць прадпрыемства сырвінай.

Як жа атрымліваюць тонкую нітку са шкла?

Аказваецца, даволі проста. Не адмایляе гэтага і аператар цэха электрапечаў Галіна Воўкава. Працаўца на завод дзяўчына прышла пасля дзесяцігодкі, скончыла спецыяльныя курсы і растлумачыць канструкцыю печы, а таксама тэхналогію атрымання ніткі са шкла можна не горш за любога інжынера.

— Вось глядзіце,—тлумачыць яна, засыпаючы ў коўш невялічкага бункера жменьку шкляных шарыкі,—гэта наша сырвінна. Шарыкі па спружынным шлангу аўтаматычна падаюцца на верх агрэгата ў так званыя лодачкі з плаціна-радзіевага сплаву. Тут яны плавяцца пры тэмпературе ў 1300—1400 градусаў. Вадкая шкламаса сцякае на дно, у якім зроблена мноства маленкіх адтулін. Пад цяжарам уласнай вагі маса прасочваецца скрозь адтуліны ўніз, выцягваецца і ў момант астывае.

Дзяўчына спрытнымі рухамі збірае больш сотні ледзь прыкметных на вока валакенцаў, перакідае іх цераз замаслівальнік, дзе яны склейваюцца, прымакаюцца да бабіны і



ўключает матор. Бабіна круціца з хуткасцю 6200 абаротаў у мінуту. Цяпер валакно выходзіць ужо не толькі пад уздзеяннем уласнай вагі, але і з дапамогай цягі рухавіка.

— Гэта асноўны і самы цікавы працэс у вытворчасці пражы са шкла, — працягвае Галія. — Усё астатніе робіцца так, як і на звычайных ткацкіх фабрыках. Варта заўважыць, што з аднаго шарыка дыяметрам менш сантиметра выходзіць валакно даўжынёй у... 160 кіламетраў, а спрадзеная з яго нітка — у 1600 метраў. Падлічана, што на выраб аднаго квадратнага метра тканіны ідзе прыкладна дзесяць шарыкаў.

Шкляное валакно і шкляная тканіна выкарыстоўваюцца ў розных галінах народнай гаспадаркі. Яны не гарыць і не баяцца сырасці, стойкія амаль да ўсіх хімічных злучэнняў, дрэнна праводзяць цяплю, маюць высокое электрычнае супраціўленне, могуць служыць добрымі фільтрамі, ужываюцца для вытворчасці трывалых пластмас і г. д.

Са шкляной ніткі можна рабіць таксама і дэкаратыўныя тканіны: прыгожыя шторы, заслоны, абажуры. Аднак кашулю з яе пашыць нельга: шкляная пража хутка пераціраецца на згібах. Гэта адзіная нязручная ўласцівасць, якую бліскучая шаўкалістая нітка атрымала ў спадчыну ад цяжкага, крохкага шкла. Дарэчы, шкло, з якога выцягваюць валакно, — звычайнае. У яго склад уваходзяць пясок, вапняк, гліназём, борная кіслата і сульфіт.

... Круглыя суткі ў цэхах раўнамерна гудуць электраматоры, шастаюць ніткі на круцільных машынах, стукаюць ткацкія станкі. Работа не сціхае ні на момант. Завод працуе з няспынным цыклам вытворчасці.

Вось да ткацкага станка падыходзіць Клара Рудэнка. Яна таксама прышла сюды са школы. Спачатку трэба было вывучаць нораў кожнага станка, разбірацца ва ўсіх тонкасцях вытворчасці. Дзяўчына крок за кроем авалодвала прафесій ткачыхі, павышала працукцыйнасць працы і ў хуткім часе пачала аблугоўваць

дзве машыны. Нядоўна ёй першай даручылі асвойваць новы аўтаматычны станок.

Клара Рудэнка нясе таксама вялікую грамадскую нагрузкую. Яна — дэпутат абласнога Савета, член бюро цэхавай камсамольскай арганізацыі, актыўная ўдзельніца мастацкай самадзейнасці.

Такіх, як Галія Воўкава, Клара Рудэнка, на маладым працпрыемстве



Сотні дзяўчат працујуць на Полацкім заводзе шкловалакна. Яны ў дасканаласці авалодалі складанымі прафесіямі і з кожным днём прымнажаюць свае працоўныя поспехі.

На здымках: уверсе — лабарантка Ганна Трафімчык і круцільшчыца Тамара Кірыленка правяраюць гатовую працукцію на моцнасць; унізе справа — снавальшчыца Таня Шпак. 96 працэнтаў працукціі яна выпускае першым гатункам.

Фота У. Лупейкі.



многа. Тут амаль усе рабочыя — выпускнікі сярэдніх школ. Яны прымаюцца добрай традыцыі — працаўца сёння лепш, чым учора, а заўтра лепш, чым сёння, ва ўсім і заўсёды дапамагаць сябрам. І не выпадкова працпрыемства з месяца ў месяц перавыконвае вытворчыя планы, дае многія тоны звышпланавай працукці.

На заводзе шырока разгарнуўся рух за права называцца калектывам камуністычнай працы. За гэтае ганаровае званне змагаюцца 17 брыгад і цэлая змена. Брыгада круцільшчыц Тамары Кірыленка давяла ўжо сваю выпрацоўку да 145—150 працэнтаў, стараецца працаўца без браку, даваць працукцію выдатнай якасці.

Моладь умее не толькі працаўца з запалам, але добра і разумна адпачываць. На заводзе наладжаюцца агульназаводскія вечары, канферэнцыі чытачоў па новых книгах, часта чытаюцца лекцыі, праводзяцца гутаркі. Тут ёсць хор, вакальнай групой, драматычны і танцевальны гурткі. Удзельнікі мастацкай самадзейнасці выступаюць з канцэртамі ў падшэфным калгасе, у навучальных установах горада.

Маладое працпрыемства хутка расце. Цяпер яно выпускае розныя віды тканін і таварнай ніткі, а за сямігоддзе яго працукція павялічыцца ў некалькі разоў.

М. ВАСІЛЕУСКІ



НЯЛЁГКАЙ ДАРОГАЙ

Алесь РЫБАК

У ТОЙ позні вечар, як нярэдка ў апошні час, за акном бушава непагадзь, вечер раз-праз шоргаў аб закуцце вецем шыпшыны, бразгатаў слаба закітаванай шыбай, пранікаў у комін.

Ганна не спала. Яна ляжала з адкрытымі вачымі, прыслушоўвалася да завывання ветру, думала аб сваім... Сёння ёй нездаровілася. Нешта ныла ў грудзях, а ў галаве—быццам бы які туман. «Стараў ўжо,—набегла невясёлая думка.—Можа і сапраўды пайсці на пенсію».

Яна ўспомніла, як некаторыя саброўкі вялі з ёй на гэтую тэму дыпламатычную гутарку. Але тады яна жартаваў гаварыла:

— О, у мяне сэрца яшчэ, хоць на спатканне ідзі: любога хлопца пакорыць. А нервы—хоць польку грай на іх...

Цяпер Ганна з сумам усведамляла, што гэта не так.

Паварочаўшыся з боку на бок, яна ўзнялася з ложка, села на ўскрай стала. Да стала з этажэркі папку, выняла некалькі фатаграфій, кіпу розных папер.

Яна любіла вось так, на самоце, калі ў хаце было ціха-циха, а на душу находзіла нейкая туга, сядзець за столом, яшчэ і яшчэ раз праглядаць усё тое, што напамінала ёй неспакойныя гады яе жыцця. І тады перад вачымі паўставала родная вёска ў Чачэрскім раёне, нізкая, з маленькімі аckenцамі бацькоўская хата. Даўно гэта было. Але як цяпер памятае Ганна сутулую спіну бацькі, яго задуменна-затуманены погляд. На каленях у бацькі ляжыць старэнская падрапаная скрыпка, ён асцярожна водзіць смычком па струнах, і хату поўніць ціхая, сумная мелодыя. А бацька цягне ў такт музыцы:

— Ой, да ты, калінушка...

Ганна напамяць ведала гэтую песню. Бацька заўсёды співаў яе, калі вяртаўся дамоў з заробкай, у якія ён хадзіў са сваёю неразлучнай падоўжнай пілой у аддаленія паветы аж на некалькі тыдняў, а то і месяцаў. Адтуль ён прыносиў гроши, якіх не надоўга хапала для вялікай, у 8 душ, сям'і. А на гэты раз бацька быў асабліва задуменны. Ганна да драбніц помніць, як ён паклікаў яе да сябе, прылашчыў, выняў аднекуль нават дзяшовую цукерку. Ён доўга маўчаў, уставіўшыся кудысьці далёка-далёка. Пасля ціха сказаў:

— Вось што, дачушка, я абяцаў цябе вучыцца, каб хоць ты не была такім цёмным чалавекам, каб ты спазнала сапраўдане шчасце. Але ў мяне няма сіл зараз дапамагчы табе. Хутка і школа, а ў цябе няма ні чарвікаў, ні сукенкі добрай, нават і на кнігі нельга выкраіць... Цяжка жыць працоўнаму чалавеку. Я хачу, каб і ты дапамагала чым-небудзь дома. Не заўсёды ж так будзе. Калі-небудзь

прыйдзе сканчына і на тых кравапіўцаў...

Дзяцінства... Як яно бясконца далёка, але як ярка паўстае яно ў памяці! Вось як цяпер бачыць Ганна вузкую пыльную вуліцу, а яна з пугай у руках паганяе вялікі статак mestachkovых кароў. Цэлы дзень з братам Паўлікам яна будзе гібель у полі, нецярпіва чакаць вечара, каб дома легчы на тапчане і да ранішняга золку супакоіць млявыя, навярэджаныя ногі...

Даўно гэта было. Яна, ужо не маленькая тады дзяўчына, аб шчасці нават і марыць не магла. Але яно, гэта сапраўдане чалавече шчасце, не абмінула простую вясковую дзяўчыну, як не абмінула яно тысячи і тысячи такіх жа забітых лёсам людзей.

Памятае Ганна: яе родны дзядзька Андрэй аднойчы прынёс некалькі тоўстых кніг. Пагартаўшы адну з іх, Ганна адклала яе ўбок і з сумам уздыхнула: яна не ўмела нават чытаць.

— Была б ты пісьменная ды пачытала б хаця адну з гэтых кніг, ты б адразу стала камуністкай,—зауважыўшы яе цікаўнасць да кнігі, гаварыў дзядзька Андрэй.—Гэта ж іх сам Ленін пісаў...

Хіба ведала тады Ганна, што яна назаўсёды звяза свой лёс з партыяй! Партыя... Ленін... Гэтыя слова чаравалі, клікалі, натхнялі. Пазбавіўшыся, як ценю мінулага, сваёй непісьменнасці ў лікбезе, яна вышла на шырокі шлях самастойнага жыцця, стала кандыдатам, а затым членам Ленінскай партыі. Туды, дзе было цяжка, дзе патрэбна было шчырае, гараче сэрца камуніста, ішла, не задумаўшыся, Ганна Пархоменка. Партыя дала кліч: «Кулак—зласнейшы вораг сацыялістычнай вёскі»,—і

Ганна разам з іншымі камуністамі падалася да сялян, каб аказаць ім дапамогу ў аблежаванні і выцясненні кулака. Стварылася сур'ёзнае становішча на хлебным фронце,—Ганна і тут на пярэднім краі барацьбы за ліквідацыю хлебнага сабатажу. Пачалі арганізоўвацца калгасы—і хіба магла заставацца ў баку ад гэтай важнай справы яна, Ганна. Яе старанне, арганізтарскую здольнасць, яе чыстае сумленне зауважылі, ацанілі.

У пачатку трыццатых гадоў Ганну паслалі вучыцца ў саўпартшколу ў Магілёў, пасля на курсы марксізм-ленинізма пры ЦК КПБ. Пасля заканчэння яна працавала ў апарате Чырвонаслабодскага, а затым Рудзенскага райкома партыі, а перад войной была накіравана на партыйную работу ў Заходнюю Беларусь, у Астравецкі раён... Вайну была ў эвакуацыі, у далёкім тыле ўзначальвала сельскі Савет, дапамагала паставляць для фронта ўсё, што патрэбна было ў перамозе над ворагам.

Цяпер, праз многа гадоў, прыемна ўспамінаць усе тыя нялёгкія шляхі, што пройдзены ў маладосці, усё зробленое на карысць людзям.

* * *

Кожны, хто быў у апошнія гады ў Радашковічах Маладзечанскай вобласці, не мот не чуць добрае, удзячнае слова пра Ганну Пракопаўну Пархоменка. Вось ужо больш як 10 год працуе яна тут на розных адказных участках партыйнай і савецкай работы.

Цяжкім быў час, калі я ўпершыню прыехала ў Радашковічы,—успамінае Ганна.—Вайна прынесла шматлікі разбурэнні і страты. Асабліва была ў заняпадзе сельская гаспадарка. Тут яшчэ ніколі не было калгасаў. Вось чаму перад райкомам партыі паўсталі вельмі цяжкай задача—перавесці сялянства раёна на шлях калектыўнага жыцця. Некаторы час у сялян была яшчэ вельмі моцная звычка аднаасобніка. Становішча авбастралася і тым, што ў паасобных сельсаветах быў развіты бандызм—спадчына вайны.

Памятаю такі выпадак. Прыйбыла я ў вёску Салаўі Гіравіцкага сельсавета. Гэта адзін з самых аддаленых куткоў раёна. Людзі ўжо ведалі, што гутарка пойдзе наконт арганізацыі калгаса, і на сход сабраліся арганізавана. Па тварах было відаць, што многія шчыра жадаюць пайсці ў калгас. Але нейкая нябачная сіла сконцавала іх, прымушала маўчаць. Многія з заклапочаным выглядам снавалі з хаты ў хату. Мне так нічога і не ўдалося вырашыць у той вечар. Пасля толькі я дазвалася, што ў вёску прыбылі бандыты—браты Мяцельскія. Яны пагражалі сурова расправіцца з тымі, хто пойдзе ў калгас.

Ноччу ў доме, дзе я спынілася начач, раптам затрашчалі дзвёры і зазвінелі шыбы ў вокнах. Я ведала, што мяне чакае, калі траплю ў лапы бандытаў. Але выручыла гаспадыня. Яна хуценька вывела мяне ў кухню, нячутна адчыніла акно, што выходзіла ў сад, праз яго вылезла я і такім чынам апынулася ў небяспечы. Пакуль бандыты ламаліся ў дом, я была ўжо далёка.

Раніцою звярнулася да органаў бяспекі, і калі пагроза з боку бандытаў была ліквідавана, людзі з ахвотай сталі падаваць заявы аб прыніці іх у калгас...

Цяпер Ганна Пракопаўна ўзначальвае Радашковіцкі гарпасялковы Савет. Нягледзячы на свой узрост, у яе сотні розных спраў.

Вялікая работа вядзецца гарсаветам па добраўпрарадкаванию райцэнтра. У гэтым годзе, як рассказвае Ганна Пракопаўна, у горадзе пасаджана калі тысячы дрэўцаў, азяле-

нены два скверы, засыпаны гравием папсаваныя ўчасткі дарог.

— Прыгажэе наш райцэнтр,— з радасцю гавораць мясцовыя жыхары.

— Цяжкая, але радасная праца з людзьмі,—гаворыць сама Ганна Пракопаўна.—Часам здареца такое, што ніякім адміністрацыйнымі мерамі не дапаможаш. А дапамагаць тым, хто не ўмее жыць, трэба. Асабліва моладзі. У нас няправільна некаторыя ліца, што ў асабістасе жыццё не трэба ўмешвацца. А калі яно бруднае? Калі яго можна паправіць, наладзіць? Не, ой як трэба ўмешвацца. Скажу адно: трэба дапамагаць прыгожа жыць. Вось і нядайна было. Жылі, любіліся, аж зайдрасць і старога брала, ды ні з таго, ні з сяго і сваркі началіся. А хіба прыгожа бачыць, калі маладыя сварацца, тым больш у такі час, калі толькі жыві ды песні спявай? Гэта я кажу пра сваіх вельмі блізкіх знаёмых І. і М. Р. Ен часам вып'е і лішнія слова скажа. А яна таксама ў даўту не хоча заставацца. Вось так і началося.

А галоўнае ж, бачу я, кахаюць яны адзін аднаго. Спрабавала з імі спачатку гаварыць паасобку. Нічога не вышла. Потым запрасіла іх да сябе на кватэрну, быццам у госці. Расказала, — якія цяжкасці перанесла сама і мае аднагодкі, расказала пра жыццё многіх маіх блізкіх людзей. І дапамагло. Пасвятлелі твары, веселейшымі сталі ўсмешкі аднаго і другога. А цяпер так і павялося: дзе якое між імі непаразуменне—ідуць прасіць мяне дапамагчы вырашыць.

...Аднастайна цікае на стале гадзінік. Б'е ў акно золкі вецер. Але Ганна любіць вось такія вечары. Колькі думак з'яўляеца, колькі ўспаміна праплывае перад табой!.. Дзе ж вы цяпер, дарагі, родныя, з кім звязаны жыццёвымі сцежкі? Пэўна, адпачываюць спакойна ў гэтых позніх непагодлівіх вечар... А можа так, як і яна, удумліва думаюць аб жыцці, асэнсоўваюць зробленое, будуюць планы на будучае... Дзе ж вы цяпер, сябры, з якімі яна, Ганна, бытала парабчанка, будавала ўсасце? Не, не асабістасе, будавала агульнае ўсасце, каб людзей ніколі не пакідала ўсмешка,

каб ім добра жылося... Знала Ганна, што некаторыя сябры, з якімі звязваў яе лёс, не дачакаліся асабіста ўбачыць тое сапраўдане ўсасце, якое бачыць цяпер яна. У вайну, змагаючыся з нямецкімі фашыстамі, мужна загінулі камуністы Мікіта Васільеў, Панцеляймон Падабед, Іван Шынкарэвіч, Але́сь Хамічоў, Але́сь Забарыкай і іншыя. З імі яна, Ганна, не шкадуючы ні сіл, ні здароўя, умацоўвала і абараняла родную Савецкую ўладу... Спіце ж спакойна, родныя. Вас ніколі не забудуць тыя, хто вольным і щаслівым гаспадаром ходзіць па зямлі. Вашу справу надзеяна бярэ ў свае руکі маладая, жыццяздольная, загартаваная змена...

Колькі маладых, гарачых, шчырых сэрцаў, гатовых на любую справу, выхавала за гады сваёй працы і яна, Ганна! Штодзень да яе прыходзяць людзі. Знае Ганна, што ў кожнага з іх сваё жыццё, свае думкі, свае радасці і гора. Да любога наведвальніка яна адносіцца чула, стараеца ва ўсім дапамагчы. І людзі плацяць ўзячнасцю. Такі ўжо чалавек—на добре адказваць добрым.

З РЭДАКЦЫЙНАЙ ПОШТЫ

Калі любіш справу...

НАБРАЎШЫ поўня кашы сіласу, дзяўчата хутка разносілі яго па кармушках.

— Ну, ласуйцеся!—звяртаючыся да кароў, сказала Мар'я Карпейчык. — Табе, Рабка, і гэтага даволі, а табе, Красуля, трэба дадаць.

Не паспела даярка адварнуцца, як на яе плячу лягла нечая рука.

— Пачакай, Маня! — сказала Ліда Арцюховіч. — Чаму ты столькі сіласу ёй наваліла?

— А як жа? — здзівілася Карпейчык, якая зусім нядайна прышла на ферму.— Ты толькі глянь, Ліда, якая яна сімпатычная. Нават лысінка на лобе, як зорачка, свеціцца. Гэта ж мая любіміца.

— Не разумею цябе. Першацёлак карміць трэба пароўну. Іншая справа — дойных кароў. Якая з большым малаком, той можна і дадаць. Памятай гэта.

— А можа мая Красулька будзе найлепшай каровай! Ды і чаго ты, Ліда, цікуеш за мной? Відаць, баішся, каб не абагнала,— криху пакрыўджана сказала Мар'я.

— Табе ж добра хачу.

Ліда больш нічога не сказала сяброўцы і ўпотай сачыла за кожным яе крокам. Адчуваючы гэта, Мар'я стала не парушаць правіл і ў сваю чаргу прыглядалася да Ліды, пераймала яе спрыт і волыт.

...Ліда Арцюховіч стала даяркай з 18-гадовага ўзросту. Спачатку і рукі балелі, і спіна ныла. Даводзілася недасыпаць, адмаўляцца ад спакусы схадзіць на вечарынку.

За першы год дзяўчына надаіла толькі па 864 літры малака ад кожнай каровы.

— Вельмі мала,— уздыхнула Ліда, калі на сходзе падводзіліся гадавыя вынікі.

— А за якія ж паказчыкі будзем змагацца цяпер? — спытаў даярку загадчык фермы.

— Паўтары тысячы літраў дам! — упэўнена адказала даярка.

І слова стрымала. Паказчыкі ў яе раслі і раслі. Цяпер камсамолка Арцюховіч — перадавая даярка ў калгасе імя Гарбачова. Летась надаіла па 2800 літраў малака і сёлета ўпэўнена набірае тэмп.

— Скажы ўсё ж, Ліда, як табе ўдаецца арганіць нас? — пытаюць даяркі сваю сяброўку.

— Я на кароў не кричу, як ты, Нюра, у час дойкі. Мая Красуня не аддаецца малака, калі хто-небудзь побач

гутарыць моцна. Але галоўнае — раздой. Глядзі, колькі трэба даваць сакавітых кармоў і канцэнтрату. Прыбаўвіць карова малака — прыбаўляй канцэнтрату. Зменшиць надоі—шукай прычыну, мяняй рацыён.

...Раніца. Слабое светло ліхтара залаціць пасланую салому, рассыпае блікі па белай скуре цяляці. Яно, хістаючыся на слабенькіх ножках, торкае галоўкай у вымаматкі, спраўляе сваё першае снеданне.

Побач, склаўшы на каленях рукі, прысела Ліда ў халадзе. Відаць, наялёгкай была для яе ноч. Дзяўчына адняла цяля і занесла ў станок. Сама пайшла ў пакой адпачынку, села на лаўку і задумалася. Успомніла, як ездзіла ў Маскву на УСГВ, хадзіла па павільёнах, пераймала волыт перадавікоў. І тут, калі аднаго са стендамі, прывязаўся да яе нейкі амерыканскі карэспандэнт—распрытваў, запісваў нешта ў блакнот, шчоўкаў апаратам. Аднак так нічога і не зразумеў гэтых клятчастых джэнтльмен. Ужо развітвацца пачалі, а ён усё дапытваўся: «Хто ж вы такая, місіс? Радавая калгасніца ці вучоны селекцынер, работніца дзяржаўнага апарата ці партыйны работнік?»

«Эх, заакіянскі містэр, — падумала Ліда.— Відаць, цяжка даецца табе наша азбука. Не можаш зразумець, у чым наша сіла. Не зразумеца табе і таго, як гэта я, простая даярка, з'яўляюся дэпутатам раённага Савета, двойчы адзначана ўрадавымі ўзнагародамі.

— Пайшлі, — паклікалі Ліду сяброўкі.

Ліда падхапілася. Пачыналася ранішняя дойка.

В. БЫЧОК

Любанскі раён.

Вялікае дзякуюй

Я інвалід другой групы. Па старасці павінна была перайсці на пенсію, але ў мяне не хапала дакументаў. Трэба было ехаць на месца былой работы—у Брагін. І вось вельмі чула да мяне аднёсся загадчык Фрунзенскага райсабеса г. Мінска тав. Ільін. Ен мне добра растлумачыў, што і як рабіць, па яго распарацію мне выдалі 150 рублёў на дарогу. Такім чынам я даведку дастала, і пенсію па старасці мне аформілі. У райсабесе вельмі чула аднесліся да мяне, хворага чалавека, выдалі пущёку ў Нясвіж, дзе я падлячылася.

Бацькоўскія клопаты і чуласць аб старых людзях магчымы толькі ў нашай краіне. Мне хочацца сказаць вялікае дзякуюй нашай партыі і Савецкай уладзе за тое, што наша старасць забяспечана.

Елізавета АДАМСКАЯ

Знекіла Асвенціца...

Есь меткі, над якімі траціць уледу нават час. Я нашу такую метку на левай руцэ. Вось яна: «79716». Гэта мой лагерны нумар. Нумар, выпалены на майм целе і ў сэрцы пякельнымі пакутамі Асвенціма...

Нават сотай, тысячнай долі перажытых жудасцей немагчыма расказаць. Хоць нішто і не забылася. Не забыліся пачварныя печы-крематоры, у якіх ні на адну гадзіну не спынялася «работа», і дзень і ноць, дзень пры дні, цэлыя месяцы, якія складалі гады, не ведалі прыпынку гэтых фабрыкі смерці...

Кажуць, цяпер Асвенцім пе-ратвораны ў музей смерці і пакут... Аб гэтым сведчаць горы абстрыжаных жаночых кос, горы дзіцячага абутку і прадметаў самага разнастайнага ўжытку...

Бязмоўныя сведкі быльх чалавечых пакут і смерці і цяпер адбіраюць у людзей мову і падкошваюць ногі...

А што ж адчувалі і перажылі самі пакутнікі Асвенціма?

Гэта немагчыма расказаць, як немагчыма забыць, як немагчыма і маўчаць...

Разам са сваёй старэйшай

сястрой, Аўгінай, і братам-падлеткам, Пецем, я трапіла ў Асвенцім у лютым 1944 года... Першае, што мы ўбачылі, апынуўшыся ў варотах гэтага пекла, — машыну, набітую, як дрывамі, чалавечымі целамі... з абдзёртай скурай... Нашы пачуцці ў ту ю хвіліну нельга апісаць словамі.

Такія відовішчы потым чакалі нас амаль штодня.

...Потым і нас накіравалі на «самаапрацоўку». Павялі па кабінетах, дзе па чарзе ў нас абстрыгалі валасы, вырывалі, у каго былі, залатыя зубы і каронкі, адбіралі медальёны, пацеркі, завушніцы. Пасля заставалася прайсці апошнюю працэдуру — прыняць «душ» (апынуцца ў газавай камеры) — як усё канчалася. Аднак чамусьці паследаваў загад аднаго з эсэсаўцаў прыпыніць на час «работу», г. зн. даць «пепрадышку» крематорыям... Жудасны прывід смерці адступіўся ад нас, але ці надоўга? І колькі разоў потым кружыўся над намі гэты прывід!

У лагеры былі два жорсткія каты з ліку зняволеных — немка Мар'я і полька Стэнія, якія збівалі бязлітасна кожнага.

Адзін раз Стэнія хацела спаліць мяне за тое, што ёй здаўся, быццам я паправіла на-колаты на руку нумар «79716», але, пераканаўшыся ў сваёй памылцы, пакінула мяне ў жывых.

У лагеры збівалі нас усе, каму было не лень: эсэсаўцы, блокавыя.

У крематорыі таксама працавалі зняволеные пад кантролем эсэсаўцаў. Калі транспарт са зняволенымі не прыходзіў, бралі ўсіх слабых з лагера і спальвалі іх у крематорыі. Эсэсаўцы ля варот старанна правяралі тых зняволеных, якія ішлі з работы, і хто здаваўся ім слабым і непраца-здольным, — адводзілі ў бок, накроўвалі ў асобы блок, а ўначы вывозілі на машынах у крематорый і спальвалі.

Раніцай паўз строй жанчын праходзіў лагерны доктар, адшукваючы тых, хто, на яго думку, далей працацаць быў не здольны, і адпраўляў у асобы блок, а адтуль у крематорый. Зразумела, што кожны імкнуўся не хварэц і не трапляць на медпункт (рэвір).

У рэвіры былі такія аддзяленні, як донарскае. Туды бралі найбольш маладых і моцных, а таксама падлеткаў і дзяцей. Іх добра кармілі, трывалі ў чыстаце і кожны дзень бралі кроў; бралі да таго часу, пакуль лічылі патрэбным. Потым іх палілі ў крематорыях, а на іх месца бралі «свежанькіх».

Былі тут і такія лабараторыі,

дзе на людзях праводзіліся самыя неймаверныя доследы. На штотачнай фабрыцы, напрыклад, было аддзяленне, дзе з чалавечай скury рабілі хром, а з тлушчу — вазелін...

Нам расказвалі, як у 1942 годзе ў Асвенцім прыгнапі некалькі тысяч рускіх ваеннапалонных, страшэнна змучаных, паўжывых. Іх выгналі ў поле і прымусілі капаць велізарны роў... Так іх і закапалі ў тым рове напаўжывымі... Калі мы хадзілі працацаць у поле, то заўсёды праходзілі паўз тое жудаснае месца, дзе нават трава не расла, а калі чалавек ступаў там нагою, то зямля калыхалася, быццам і ёй было балюча ад тых жахаў.

Недалёка ад гэтай жудаснай магілі, з ямы, дзе палілі старых і дзяцей, выцякала рэчка. Толькі замест вады яна несла чалавечую кроў.

Колькі разоў я была на власку ад смерці, ад тых дзвярэй, з якіх у Асвенціме ніхто не выйшаў жывым... Мяне і маіх сяброў — пакутнікаў Асвенціма — выратаваў вялікі Дзень Перамогі над фашызмам.

А колькі людзей не дачакалася гэтага дня! Колькі іх пра-глынулі печы Асвенціма!

Людзі — жанчыны і мужчыны, старэйшыя пакаленне і юнакі, не забывайце іх!

Не забывайце, што яны былі ахвярамі вайны!


Ганна МАКЕЕВА

Мінск.

К. Мюлер. З серыі «Асабістae паняцце аб гонары». Літаграфія.



Удовы дэвюх войн.
Карціна нямецкага мастака М. Лінгера.



ВЯРНУЎШЫСЯ дадому, Фёдар Максімавіч паклаў стопку сшыткаў на стол і неяк з недавер'ем глянуў на гадзіннік. Стары гаспадарскі гадзіннік, нібы адчуў яго позірк, зашыпей і хрыпла прабіў тро разы. Цягнік прыбывае а пятай: яшчэ ёсць час. Фёдар Максімавіч зняў пінжак і прылёг на канапку, але не праішло і хвіліны, як устаў. Не, тут не да адпачынку! Сёння прыезджае Маша, і ён павінен сустрэць яе. Больш месяца знаходзілася яна ў Ленінградзе, і што з ёй — невядома. Чаго толькі не перадумаў за гэтыя дні. А яна, Маша, так толкам і не напісала яму. Усё ўхілялася ад галоўнага, рабіла выгляд, быццам з ёй нічога і не адбылося. А можа проста не хацела напісаць? Баялася развязрэдзіць і без таго цяжкую рану ў яго сэрцы? Устрывожыць яго недаверлівую натуру? Вось і ў тэлеграме — зусім суха: выязджаю, сустракай...

Фёдар Максімавіч спалохана азірнуўся на сцяну, дзе вісіў каляндар: ці не пераблытаў ён дату? І пачаў збірацца.

Да станцыі, калі пайсці палявой дарогай, сорак хвілін хады. А нацянькі і таго менш. Варта абысці балота, павярнуць за лясок, і там — станцыя. Ён праішоўся па дварэ, пастаяў ля брамкі і павярнуў нэ палявую. Крыху далей, затое сушэй. Ды і куды спяшацца, усё роўна прыдзеца чакаць.

Ішоў павольна, курыў, разглядаў руну. Але збожжа не захапляла. Яго думкі ляцелі на сустрач Машы. Увесь час думаў аб ёй. То ўяўляў яе вясёлай і радаснай, якой звычайна бывала дома, то сумнай і бездапаможнай, вартай спагады і жалю. Вобраз Машы неадступна праследаваў яго, крочыў побач, не даваў забыцца, падумаць аб нечым іншым, пабочным, не звязаным з ёй.

Вышаўши на ўзгорак, Фёдар Максімавіч загледзеўся ўдалеч. Там, за бронзавымі стваламі сосен, — сіне-цёмнае палатно ракі. Далей насып... І зноў штосьці цяжкае, панурае навалілася на плечы, не даючи выпрастацца. Зноў успомнілася ўсё, што здарылася з Машай.

...Надыходзіла вясна. Амаль да паловы красавіка дзьмулі вятры, засцілаючы неба цяжкімі хмарамі. Але вось вятры сціхлі. Хмари пакрыху рассейваліся, і праз іх усё часцей праглядала сонца. О не, яму ніколі не забыць таго дня!.. Устаўши раніцай, ён радаваўся прыходу цяпла. На вуліцы цурчэлі ручай, звінелі дзіцячыя галасы. Чародка падлеткаў памкнулася да ракі: унахы крануўся лёд.

У той выхадны дзень і яму і Машы не хацелася сядзець дома. Яны таксама пайшли агародам да насыпу, адкуль было добра відаць крытаход. Узяўши за рукі, доўга стаялі поплеч, пазіраючы на бушаванне стыхіі. Рака шумна варочала



Аляксандр ЛАЗНЯВЫ

Апавяданне

Мал. Ю. Пучынскага.

крыгі з боку на бок, глуха стагнала, пенілася, шалёна рвалася ўперад.

Маша была асабліва вясёлая: спявала, смяялася, пераймала жаўранка, што звінёў над галавой. А то раптам пачынала скакаць, як дзіця, або хапала мужа за руку і цягнула ў канец насыпу, сама не ведаючы навошта. Фёдар Максімавіч упіраўся, напускаў на сябе сур'ёзнасць, але тут жа забываў свой намер і ўжо бег з ёю побач. Вось ён алагнаў яе, спыніўся і, падхапіўши на рукі, панёс да кручы.

— Ну, развітвайся! — пагражаў ёй, разгушквавочы на руках, нібы рыхтуючыся кінуць у ваду.

Маша ўсміхалася:

— Кідай..

Фёдар Максімавіч здрыгваўся і спехам адступаў назад: як бы і сапрауды не ўпусціць жонку з кручы. Ён нёс яе далей на касу і асцярожна апускаў на ногі.

Стомленыя, але задаволеныя, вярнуліся яны да сябе ў пакой. У пакоі здавалася цёмна з вуліцы, хоць ён быў самы светлы ў дому. Гэты невялікі пакой Фёдар Максімавіч наяў, яшчэ будучы халасцяком. Гаспадыня, старая Кузьміха, ахвотна ўступіла яго настаўніку. «Жывіце на здароўе, — гаварыла яна. — Дай Бог добрую жонку!». А ён тады яшчэ і не думаў жаніцца. Але вось — ажаніўся. З прыходам Машы ў пакоі многае перамянілася. Яна пабяліла сцены, пафарбавала падлогу. На падаконніку з'явіліся гарэнзіі. І што асабліва падабалася яму: Маша прывезла этажэрку, і цяпер іх асноўнае багацце — кнігі — змяшаліся, склаўши салідную бібліятэчку. Сярод падручнікаў па медыцыне аказаліся настаўленні па методыцы мовы і літаратуры, творы Ушынскага і Макарэнкі...

У гэтыя веснавыя дні яны збіраліся неяк адзначыць першую гадавіну сумеснага жыцця. І шкада, бацькі Фёдара Максімавіча не змогуць прыехаць: занядужала маці. А Машы так хацелася з імі сустрэцца: у яе ж зусім няма родных. Бацька загінуў яшчэ ў гады вайны, маці памерла...

— Затое ў нас шмат сяброў! — падхопліваў Фёдар Максімавіч, бачачы, што Маша засумавала.

Яна схіляла галаву да яго на плячо, услухоўвалася ў яго спакойны голас і ўнутрана радавалася: усё-такі добры ў яе муж...

— А ты ведаеш, — раптам загаварыла яна, — жонка таго



трактарыста... памятаеш, да нас заходзіў.. Блізнят нарадзіла. Абедзве дачкі.. Забаўныя! Не, цяпер я не баюся... Сама прымала. — Яна пацерлася сваімі мяккімі валасамі аб яго падбародак і, зірнуўшы ў очы, дадала: — Вось бы нам дзеячынку...

— Сына, сына,— цярэбячы яе за скроні, загаварыў Фёдар Максімавіч.

Закіпей чайнік. Фёдар Максімавіч ускочыў з крэсла і ўзяўся збіраць на стол. Маша смяялася, што ў яго выхадзіла ўсё не так. Хлеб ён наразаў не лустачкамі, а акрайцамі. Чай заварыў вельмі крута, усыпаўшы ў чайнік амаль ці не ўвесь пачак. Абрус паслаў навыварат. Урэшце яна не вытрымала і пачала перарабляць ўсё па-свойму. У гэтую хвіліну дзвёры нечакана расчыніліся, і ў пакой увайшоў яшчэ малады, але даўно няголены мужчына. Ён нават не прывітаўся і пачаў пытаць, ці жыве тут акушэрка. Па яго цяжкаму дыханню можна было зразумець, што ён спяшаўся і што ў яго дома напэўна нешта здарылася.

— Жонка памірае,— загаварыў мужчына, пераводзячы дыханне.— Нарадзіла і памірае...

Ён гаварыў яшчэ аб нечым. Але ўсё ўжо было сказана. Маша апранулася і першай вышла з пакоя. Усё гэта адбылося так хутка, што Фёдар Максімавіч не паспей нават спытаць, куды ёй трэба ехаць. Ён адставіў шклянку ўбок. Пацягнуўся да акна. Зараз жонка сядзе ў воз, і чалавек, у якога такое гора, паймчыць яе, пасцёбваючы коней, кудысьці ў іншую вёску. Але дзіўна, ні воза, ні коней не відаць. Не відаць і Машы... Куды ж яны?.. Фёдар Максімавіч выйшаў на двор. Зірнуў за вароты — нікога. Прайшоў у агарод і ўбачыў дзве фігуры, якія маячылі ўжо ля самага насыпу. «Хворая, выхадзіць, там... на тым баку? Яны — на лодцы!..» — пранеслася ў галаве. І ён упершыню падумаў аб небяспечы. «Але як жа інакш? — наплыўала думка. — Ісці на мост — не паспець...». Ён спахапіўся і пабег услед. І калі, нарэшце, выбраўся на насып, лодка ўжо адплыла і аддалялася, трываючы напрамак на Красцы. Маша бачыла яго, яна сядзела на носе лодкі і махала рукой.

Фёдар Максімавіч спыніўся ля самай вады. Хацеў крыкнуць «Назад!», але з вуснаў гатова было сарвацца другое слова — «памірае». Ён задумаўся ў нерашучасці, гледзячы на лодку, на каламутную воду, што бурліла вакол яе. А лодка ўжо — на сярэдзіне. Мужчына, седзячы на вёслах, смела кіруе ёю паміж крыг. Вось ён рэзка тармозіць вёсламі, прапускаючы глыбу. Зноў мільгаюць вёслы. Да берага ўжо недалёка. Яшчэ два-тры намаганні!.. Фёдар Максімавіч нават пазайздросці ў спрытнасці грабца. Але што гэта? Лодка ўздыбілася, данёсся глухі трэск. Лодка павалілася набок і зусім прапала. Але вось яна зноў паказалася, яе хутка панесла ўніз па цячэнню. Фёдар Максімавіч кінуўся ўперад, і што ёсць сілы закрычаў, машучы рукамі. Ён не заўважыў, як апынуўся па пояс у вадзе, але аб себе не думаў. Там, ля левага берага топіца жонка, і ён бяссільны што-небудзь зрабіць для яе выратавання. Ён толькі крычаў і махаў рукамі. Нарэшце, сабраўшыся з думкамі, пабег у бок моста. Але прабегшы крыху, вярнуўся назад. Да моста сем кіламетраў... «Што ж рабіць?», — пытаўся ў сябе і не знаходзіў адказу. А там, на левым беразе, ужо з'явіліся нейкія людзі. Яны падхапілі і панеслі некага ў крайнюю хату. Фёдар Максімавіч зноў закрычаў, але голас яго тануў у злавесным шуме ракі, яго ніхто не чуў.

За лесам патухлі апошнія прамені сонца, пачало хутка цымнечы. Ён пастаяў крыху і, крута павярнуўшыся, пабег у бок моста.

Але, перш чым дабрацца ў Красцы, прайшло па меншай меры гадзіны чатыры. Мокры, смяротна змораны, увайшоў ён, нарэште, у хату, дзе ляжала парадзіха. Старая, што сядзела ля дзіцячага ложка, сказала, што з акушэркай дрэнна што яна, напэўна, ужо ў горадзе.

Людзі, якія выратавалі Машу, далі ёй пераапрануцца, і яна, баючыся страціць час, пачала завіхацца ля парадзіхі. І ўжо потым, калі ўсё было зроблена і жанчына супакоілася, Маша раптам збялела, упусціла шклянку з рук і павалілася на падлогу. Тут жа запрэглі коней, і гаспадар сам павёз яе ў раённы цэнтр.

Доўга і пакутліва праўбіўся Фёдар Максімавіч па расталых палях і густых пералесках, стараючыся выбрацца да шашы. Потым ехаў на машине. Ён знайшоў Машу раніцай у раённай бальніцы. Каля яе сядзела сястра з пачырванелымі павекамі; яна, відаць, не спала ўсю ноч. Маша пазнала мужа, але не магла вымавіць ні слова і нічога не чула. З'явіўся ўрач і пачаў супакойваць Фёдара Максімавіча, сцвярджаючы, што спалох праходзіць і што тут нібы нічога сур'езнага не здарылася...

Мінула некалькі дзён. Урач аказаўся не ў сілах вярнуць мову і слых акушэрцы. Але ён па-ранейшаму супакойваў Фёдара Максімавіча. Машу адправілі ў абласны горад, а крыху пазней — у Ленінград.

І вось яна едзе дадому. Значыць, усё ў парадку. «Ну, вядома, хто ж хворую выпіша!» — разважаў Фёдар Максімавіч. Ён нават павесялеў і яшчэ хутчэй закрочыў да станцыі.

З паўгадзіны хадзіў па пероне ўзад-уперад і ўсё ўяўляў, як сустрэнецца з ёй пасля такой доўгай разлукі. А потым... потым яны восьмушца за рукі і пойдуць поруч полем у сваё Мятліна. А як добра зараз у полі! Над белай пенай грэчкі гудуць пчолы. Наліваецца жыта. Рэзкі духмяны водар стаіць у пералесках...

З-за ляска паказаўся цягнік.

Фёдар Максімавіч паправіў гальштук. Маша заўсёды рабіла яму заўвагу на конт гальштука. Гальштук чамусьці ўвесь час ссоўваўся ў яго набок.

Пачуўся гудок паравоза. Загулі рэйкі. Яшчэ хвілінадзве, і ён убачыць яе. Напэўна змянілася. Не, чаму? Яна ўсё такая ж! Ну, вядома, такая! Тоненькая, усміхаецца, з завітушкамі на патыліцы.

Цягнік пачаў спыняцца. Фёдар Максімавіч пайшоў уздоўж вагонаў, зазіраючы то ў адно, то ў другое акно. Дзе ж яна? Можа не прыехала? Прайшоў амаль ці не да палавіны цягніка, а яе ўсё не відаць. І раптам кінуўся да дзвярэй, дзе тоўпілася група пасажыраў. Там, у глыбіні тамбура, паказалася Маша. Яна была ў той жа чорнай сукенцы. На яго зірнулі тыя ж очы. Але што з імі, з яе вачыма? Яны сумныя, не такія, як раней...

— Маша!

Яна працягнула да яго рукі. Губы яе бязгучна ўздрыгнулі. Страшэнная дагадка ўдарыла Фёдара Максімавіча ў саме сэрца. На ілбе ў яго выступілі кроплі поту. Але Маша раптам слаба ўсміхнулася і сказала: «Добры дзень!»


— Уф-ф! — выдыхнуў ён, выціраючы пот з ілба. — Дык чаму ж ты не пісала? Чаму не адказвала на мае пытанні?..

Маша маўчала.

— Чаму?..

І ўсё зразумеў: засталася глухой. Няўко назаўсёды?..

Ён абхапіў яе галаву рукамі, прыціснуў да грудзей, нічога не заўважаючы навокал, ні цягніка, які крануўся, ні людзей, якія кудысьці спяшаліся — у сваю дарогу.



Першыя крокі...

...Выкурышы папяросу, Валеры моўчкі развітаўся з маці.

Яны курылі абое ў гасцінай школы-інтэрната, куды прывезлі Валеру: маці, якая страціла надзею на выпраўленне сына, і шасцікласнік Валеры—граза быхаўскіх настаўнікаў, які меў ужо некалькі прыводаў у міліцию.

Магчыма, па кольцах дыму ад папяросы маці і можна было б здагадацца аб ходзе яе сумных думак—аб рана памёршым мужы, заўсёды заклапочаным лёсам людзей, якімі даверылі яму кіраваць, аб шчодра растрачанай для іншых увазе, якой ужо не заставалася для сына.

— А сама? Хіба была я са-праўднай маці Валеру?

Вечныя пасяджэнні, нарады. Чым жыве дзіця, што яго хвалюс, яго ма-ры, планы. Хто, нарэшце, былі яго сябры?

— Не хапала часу для свайго дзе-циці!—з запозненай горыччу гаворыць сабе жанчына.

Хлопчык пераступае парог гасцінай насцярожана.

— Гэта твая апошняя папяроса, Валерук. У нас не кураць,—чуе ён.

...Дзвесце дзесяць хлопчыкаў і дзяўчынак ад 7 да 15 год. Дзвесце дзесяць розных лёсаў, харкатаў. Было над чым задумашца Пятру Льво-вічу Аленскому—дирэктару школы-інтэрната, і ўсяму маладому калектыву педагогаў і выхавальнікаў.

Трэба было не толькі даць дзесяткам веды, узброіць навыкамі, неабходнымі ўсякаму культурнаму чалавеку, але і выхаваць з гэтых дзяцей (такіх не-падобных і розных) будаўнікоў новага грамадства, якое з'яўляецца ідэалам чалавечтва. Выхаваць іх так, каб яны любілі свою Радзіму, былі гуманнымі і сумленимі, праўдзівымі і мужнімі, заўсёды гатовымі дапамагчы таварышу. Разам з тым трэба было замяніць кожнаму сям'ю—тую пярвичную ячэйку грамадства, дзе, як сказаў вялікі педагог А. С. Макарэнка, «рэалізуецца харство чалавечага жыцця».


Пракладзеных дарог не было. На-рад ці можна назваць вопытам гадо-вае існаванне школы-інтэрнатаў у ін-ших гарадах рэспублікі.

— Не беларучак гадаваць, даць дзесяткам усю паўнату дзіцячых радасцей,—так Пётр Льво-віч вызна-чыў галоўны напрамак выхаваўчай работы.

Яго падтрымалі.

Пачаліся пошуки. Не толькі ў рэжыме і распарадку дня. Гэта пра-сцей! Шукалі шляхоў да сэрца дзіцяці (а іх знаходзяць далёка не ўсе бацькі!).

Стварылі «братэрства». Старэйшыя бралі пад апеку пэўнага малога, сачылі за тым, каб ён акуратна апранаўся, дзяўчынкам дапамагалі заплятаць косы. (У школах-інтэрнатах Масквы маленькім адрасаюць косы. Пётр Льво-віч не захацеў гэтага — не аб-разаем жа мы косы сваім дочкам! Ка-лі і павінны быць чым-небудзь адмет-



Валерук, Косця і Паўлік — блізнятны-трайніты. У школе-інтэрнатае яны адчуваюць сябе вельмі добра.

ныя выхаванцы школы, то хіба толькі сваёй ветлівасцю, акуратнасцю, культуры!

У спальнях для маленкіх пасялілі некалькі старшакласнікаў.

У Валеру таксама былі падапечныя. Адчуўшы адказнасць, давер'е выхавальнікаў, хлопчык змякчыўся, стаў менш ярштыстым. Але папяросу ўсё ж закурыў. Закурыў у падвале, шукаючы перадсмяротныя надпісы быльых вязняў гестапа. Але тут жа сам і расказаў Пятру Льво-вічу. Папяроса была сапраўдай апошняя.

Малая пыталіся ў Валеру, як ён вучыцца. «Няёмка было казаць, што на трох, хоць дома тройка больш чым задавальняла, а ў інтэрнатае і за ча-вёрку сорамна»,—аднойчы ў адкрытай гутарцы прызнаўся Валерук выхавальніку Уладзіміру Васільевічу Курзянкову.

І калі за першую чвэрць мінулага навучальнага года ў школе не паспявалі 73 вучні, то сёлета ў трэцій чвэрці такіх толькі 8.

* * *

Мы ўжо гаварылі аб галоўнай за-дачы, якую паставіў перад сабой калектыв: не гадаваць беларучак! Нават сямігадовыя самі засцілаюць свою пасцель, прызычайліся кожны дзень вільготным шматком выціраць пыл, праціраюць падлогу.

Роўна а 7 гадзіне 50 хвілін раніцы кожны стаіць ля свайго ложка. Члены савета, а сярод іх і Валерук Кілеса, разам з адказным дзяжурным выкладчыкам абыходзяць спальні і ставяць адзнакі. Лепшай спальні ўручаецца вымпел. Ён ужо нярэдка бы-вае і ў першакласнікаў.

У інтэрнатае амаль поўнае сама-абслугоўванне. Дзеци самі дзяжураць на кухні, у столовай, прыводзяць у парадак двор, высажваюць кветкі і даглядаюць іх, працуяць на сваім прысядзібным участку.

Дзяўчынкі захапляюцца шыццём. Шыюць фартухі, нарукавінкі, каўнерыкі. Ім давяраеца дробны рамонт адзежы. Разам з кастелянкай цы-руюць панчохі (цыраваць умеюць і хлопчыкі).

Выхавальнікам дапамагае піянер-ская арганізацыя. Сур'ёзна пастаўле-на дамаводства. Дзеци прывучаюцца да ашчаднасці. З піянераў створаны брыгады па эканоміі электрычнасці, бялізны, абутку.

У шавецкім гуртку займаюцца 11 хлопчыкаў (кім бы потым ні быў, не дрэнна самому ўмець паправіць абутак). Урокі працы для хлопчыкаў праходзяць у добра абсталяваных сталлярных і слясарных майстэрнях.

Пётр Льво-віч і завуч Васілій Якаўлевіч Сыніко заклапочаны цяпер перспектывамі інтэрната. Школа будзе адзінаццацігодкай. З яе выхаванцаў мэтазгодна рыхтаваць кадры для аднаго з бліжэйшых прадпрыем-стваў: завода штучнага валакна ці стужка-ткацкай фабрыкі. Але нельга не ўлічваць і схільнасці дзяцей. Пакуль яшчэ мала яснасці ў гэтым пытанні. А шэфства швейнай фабрыкі імя Валадарскага над школай падобна хутчэй на адбыцце павіннасці.

— Далі пяць старых спісаных швейных машын і кропка. Нікога з шэфаў у інтэрнатае мы так і не ба-чылі.

* * *

З выкладчыцай англійскай мовы Эмай Львоўнай Котак мы заходзім у першы клас.

— Добры дзень,—вітае яна дзя-цей па-англійску.

Першакласнікі адказваюць на той жа мове. Выклікаеца дзяжурны і дакладвае пра адсутных. Усім пра-пануеца ўзяць у рукі книгі. Эма

Львоўна чакае, калі гэта зробіць кожны.

— Што трэба было зрабіць? — за-
дае яна пытанне.

Адна за другой узчімаюцца руки.

На стале — кубак, талерка, відэлец,
нож, хлеб. Школьнікі называюць
прадметы па-англійску, разыгры-
ваюць маленкую інсцэніроўку, чы-
таюць байкі. Эма Львоўна папраўляе
вымашленне.

...У руках у яе звычайны дзіцячы
чатаюхкаляровы мяч. Вочки дзяцей
разгараюцца.

— Той, каму я кіну мяч, павінен
вярнуць яго мне і паспесь пры гэтым
сказаць адно з вядомых яму англій-
скіх слоў. Калі хто-небудзь паўторыць
ужо названае слова, усяму раду зды-
маецца ачко.

У класе ажыўленне і ў той жа час
увага: трэба паспесь злавіць мяч, скла-
заць замежнае слова ды і запомніць,
колькі ачкоў знята ў кожным радзе.
Вынік не дрэнны — у першым радзе
знята адно ачко, у другім — трох, у
трэцім — два.

Мы развітваемся з першакласніка-
мі.

— Гуд бай! — чуваць услед.

* * *

Школа-інтэрнат не мала ўвагі на-
дае эстэтычнаму выхаванню. У калі-
дорах шмат копій з карцін мастакоў-
перадзвіжнікаў, вядомых савецкіх
жывапісцаў. Ва ўбранстве класаў,
спальняў адчуваеца густ. Пры інтэр-
наце адкрыты філіял Магілёўскай му-
зычнай школы. Па класу фартэпіяна
займаеца 21 вучань, па класу ба-
яна — 13. Ёсьць добры дзіцячы хор.

На ўроку выкладчыцы Бэлы Іль-
нічны Абоўскай мы пазнаёмліся
з шасцікласнікамі Віктарам Гуляевым.
За год хлопчык многа паспей: іграе
ўжо «Санаціну» Бетховена, «Валын-
ку» Баха, «Казачок» Даргамыжскага.
14-гадовая Святлана Ільюшэнка добра
выконвае «Паланез» Агінскага, «Ма-
тушку-голубушку» Гурылёва, каваці-
ну Людзмілы.

* * *

У інтэрнаце не знайдзеш выхаван-
ца, які не любіў бы спорт. І ў гэтым

вялікая заслуга Віктара Сцяпанавіча
Мяцеліцы — улюблёнага ў спорт чала-
века.

У школе цудоўная гімнастычная за-
ла з усімі спартыўнымі прыладамі,
сто пар лыж, 35 веласіпедаў, канькі.
Працуюць секцыі: баскетбольная, гім-
настычная, лёгкаатлетычна, лыжная,
канькабежная і веласіпедная. Заняткі
па фізкультуры ўжо з першага класа
вядзе сам Віктар Сцяпанавіч, а ра-
нішнюю гімнастыку давярае інструк-
тарам-старшакласнікам.

Выхаванцы школы на веласіpedах
наведалі гісторычныя месцы воблас-
ці, а летам абавязковая правядуща тур-
ысцікі паход у Бабруйск з прыпын-
камі і начоўкай у лесе, з сапраўдным
вогнішчам і паходнымі кастрамі.

У паходзе прыме ўдзел і Валеры
Кілеса — першы памочнік Віктара
Сцяпанавіча Мяцеліцы.

Ніна КАТЛЯРОВА

г. Магілёў.

ПРАЧЫТАЙЦЕ ГЭТУЮ КНІГУ

Карысны вопыт

выхаваць з іх сапраўдных будаўнікоў камуністычнага грамадства. Дапамагчы ім у гэтым заклікана наша літаратура, стваральнікі якой імкнунца зрабіць здабыткам бацькоў свае назіранні, вопыт у выхаванні дзяцей бацькамі, педагогамі, урачамі.

Нядайна вышла ў свет невялікая кнішка Л. В. Пісаравай пад назвай «З практикі выхавання дзяцей». У ёй сабраны маленькія апавяданні — бытавыя сцэнкі, якія харкторызуюць адмоўны і станоўчы вопыт выхавання дзяцей. Бытавыя сцэнкі, якія гаворыць у прадмове аўтар, не выдуманы, а ўзяты з жыцця. Аўтар стаўць сваёй мэтай азнаёміць бацькоў з некаторымі практичнымі момантамі выхавання дзяцей.

Кніга пачынаецца бытавой сцэнкай «Я сам, я сам!». Дзіця ў два з паловай гады імкненца да самастойнасці. Але не ўсе мамы разумеюць гэта. Часта яны стараюцца літаральна ўсё самі зрабіць за дзіця. Аўтар тлумачыць, чаму так нельга рабіць.

— Дзіця, за якога ўсё рабілі старэйшыя, звычайна вырастаете неахайнім чалавекам, які не ўмее сачыць за сабой.

«Яшчэ адну лыжачку». Колькі разоў даводзілася нам чуць такія фразы. «Ну яшчэ адну за тату, а гэту за маму, а гэту за бабулю і г. д.». Маці з кнігі даведаюцца, што частковае або поўнае адмаўленне ад яды ў дзяцей выклікаеца рознымі прычынамі: парушэн-

нем дзейнасці кішэчніка, адсутнасцю прагулкі па свежым паветры, аднастайным харчаваннем і да т. п.

Бывае і так, што маці занята сваімі думкамі, ў яе дрэнны настрой, яна няўажліва да дзіцяці, не звяртае ўвагі на яго просьбы. Гэта засмучае малога. Несправядлівая крыўда выклікае аддаленне ад бацькоў.

Здараеца і так, што дзіця захапілася якой-небудзь цацкай, сканцэнтравала на ёй усю сваю ўвагу, а бацьку або маці ў гэты час захацелася пагуляць з сынам або дачкой. Не задумаўчыся, яны спыняюць гульню дзіцяці, забываючы аб законных дзіцячых жаданнях і патрабаваннях. «Трэба памятаць, што дзіця — асоба, якая развіваеца, і яе трэба паважаць. Неабходна выхоўваць у дзіцяці пачуццё ўласнай годнасці, берагчы яго самалюбства», — гаворыць аўтар.

А колькі мы ведаем мам, што любяць у прысутнасці дзіцяці пахваліцца: «Якія ў мяне цудоўныя дзеци!», «Сынок, праспявай песеньку, раскажи вершы».

«Калі аб дзіцяці, — гаворыць аўтар, — расказваць у яго прысутнасці і прымушаць дэмантраваць свае ўменні, яно прызываіцца ўсё рабіць на паказ і будзе ганарыстае».

Хто з дарослых не быў сведкай такой сцэны. Паваліцца дзіця або ўдарыцца або што-небудзь, заплача, а маці гаворыць: «Пабі, сынку, крэсла, яно табе зрабіла балюча». Дзі-

ця супакойваеца, але разам з тым у яго выхоўваеца нядобра рыса — ва ўсіх няўдачах шукаць у некім віноўніка.

Колькі непрыемнасцей мам і татам прыносяць дзіцячыя капрызы, а залежаць яны часта ад няўмелага выхавання. Ніколі нельга адмалуяць дзіцяці ў жаданні зрабіць што-небудзь самому з таго, што можна дазволіць. Чым больш дзіця пакажа самастойнасці, тым больш каштоўным работнікам стане пазней. Капрызы, якія гаворыць аўтар, часта з'яўляюцца адказам на прымус дарослых. Калі дзіцяці ўвесі час гавораць: «Не смей, нельга! — яно пачынае пратэставаць, робіцца ўпартым, сярдзітым. Але калі дарослія што-небудзь забараняюць прадумана, з падставай, то ад свайго рашэння ўжо не павінны адступаць, нягледзячы на крикі і слёзы.

Калі дзіця ўвесі час чуе слова «нельга», з яго вырастает малакаштойны, неактыўны чалавек, які ўвесі час пакутуе ад уласнага няўмення і слабасці. Не менш шкодна ўсё дазваляць дзіцяці, бо яно вырасце эгаістам. Звычайна ўсё дазваляеца ў сем'ях, дзе толькі адно дзіця. Яму нярэдка аддаюць ўсё жыццё, і яно прызываеца настойліва і дзёрзка дабівацца задавальнення ўсіх сваіх капрызаў.

Многа значыць прыклад старэйших. Калі ў доме ўсе перад ядой мыноць руки, то і дзеці да гэтага прызываюцца. Калі дарослія нікога



Л. В. ПІСАРЕВА

ІЗ ПРАКТИКИ ВОСПІТАНИЯ ДЕТЕЙ

Вялікім зместам напоўнена жыццё савецкага чалавека. Гераічнае сямігодка пачалася. Мы адчуваем яе поступ у водблісках мартэнскіх печаў і шуме матораў, у будаўніцтве новага жылля і ясляў, мы адчуваем яе ў роздуме людзей, якія імкнунца да ўдасканалення сваіх чалавечых якасцей.

Жанчыны краіны Саветаў — паўнапраўныя грамадзянкі сваёй Айчыны, вольныя працаўніцы і выхавацелькі маладых парасткаў, якім суджана будзе падхапіць эстафету старэйшых таварышаў і ўключыцца ў справу камуністычнага будаўніцтва. Кожная свядомая жанчына-маці імкненца перадаць сваім дзецям саме лепшае, што закладзена ў людзях. І хіба трэба гаворыць аўтаматичнай любві да дзяцей? Святая матчына любоў да многага абавязвае. Кожная маці жадае самага лепшага сваім дзецям. Але не ўсе ўмеець, не ўсе ведаюць, як

не ашукваюць, то і дзеці не ашукваюць. А чаму навучыць дзіця такое выхаванне, аб якім расказвае аўтар: «Маці чытае цікавую кнігу. Чуеца званок. Маці кліча дачку — восьмігадовую Люсю — і гаворыць: «Пайдзі, адчыні дзвёры і, калі гэта госця, скажы, што мяне няма дома».

Правільнае выхаванне дзяцей патрабуе шмат увагі і цярплівасці. Часам бацькі гавораць залішне непрадуманых слоў. Дванаццацігадовы Толя ў гутарцы з аўтарам кнігі сказаў: «Ведаеце, доктар, мая мама то накрычыць, нашуміць, а то, як піла, пілую». Злоўжываючы словам, бацькі самі прывучаюць дзяцей не звяртаць на іх словаў ўвагі. Устаноўлена, што бясконцкая натація не ўздзейнічаюць на дзяцей. Вялікае значэнне мае і тон дарослых у абыходжанні з дзецимі. Самавалоданне і спа-

кой дарослых найлепш супактываюць дзіця.

У дзіцяці трэба настойліва выхоўваць любоў да працы. Тым часам некоторыя нашы мамы з усіх сіл ахоўваюць сваіх дзяцей ад фізічнай працы і ўрэшце становяцца служанкамі ў дарослых дочак. «Я ствараю ўсе ўмовы для добрай вучобы дзіцяці», — звычайна кажуць такія мамы. А ці так гэта? У школьніка заўсёды павінен знайсціся час для выканання працоўных абавязкаў. Гасільная хатняя фізічная работа — добры адпачынак ад разумовай працы.

Важна выказаць павагу да дзіцячай працы, умесь своечасова пахваліць дзіця за стараннасць.

Вялікі ўплыў на нервовую сістэму і харектар дзяцей аказваюць узаемадносіны бацькоў. Калі паміж бацькамі ўзнікаюць разлады і сваркі, яны шкодна

адбіваюцца на нервовай сістэме дзіцяці. А колькі гора дзіцячаму сэрцу прыносяць разводы бацькоў, падвойныя шлюбы. Што трэба і што не трэба рабіць у такіх выпадках, дзе свае парады аўтар.

Шмат карыснага знайдуць бацькі ў гэтай маленькай кніжцы. Тут і парады аб мерах бацькі з капрызнымі, і аб тым, як наладзіць гульні дзіцяці, як апранаць яго, якія рухі неабходны дзіцяці. Дарослыя часта радуюцца, калі дзіця сядзіць ціха і «не перашкаджае». Але ці добра гэта?

«Мышачныя рухі», — гаворыць аўтар, — дапамагаюць работе сэрца, паліпшаюць кровазворот... Глыбокія дыхальныя рухі, якія спадарожваюць рухавую дзейнасць, развіваюць грудную клетку. Рухавая дзейнасць паліпшае апетыт. Неабходна дзейнічаць у залежнасці ад харектару дзіцяці. Вельмі

рухавага неабходна стрымліваць, а нерухавых прыцягваць да рухаў, дапамагаць ім перадольваць іх баязлівасць і саралівасць».

Вялікую шкоду прыносяць дзецим запалохванні. Калі дзіця доўга не засынае, яму часам гавораць: «Спі ж, спі, а то баба-яга прыйдзе і забярэ цябел!». Дзіця нервеуецца і засынае ўсхваляваным, трывожна спіць, а падрасце — будзе ўсяго баяцца. Асабліва шкодна запалохванне для дзяцей уражлівых.

А колькі розных «чаму» і «як» узікае перад бацькамі. Часам бывае цяжка правільна адказаць дзіцяці на яго пытанні. Дзеци чатырох год часам заводзяць гутарку аб нараджэнні чалавека і да т. п. Мы раім чытаем пазнаміцца з кніжкай Л. В. Пісаравай. Змяшчаем адзін з яе раздзелай.

Як развіваюцца дзіцячыя капрызы

МАМА толькі што прыбрала пакой і ўзялася за іншую работу. Сяроджу, які быў крыху нездаровы і не мог гуляць з іншымі дзецимі, захадзяцца выразаць з паперы чалавечкаў. Ён падышоў да маці і папрасіў у яе нажніцы і газету. Але маці было шкада парушаць чыстату і парадак у толькі што прыбранным пакоі, і яна адмовіла сыну. Сярожа быў хлопчык настойлівы, а часам і ўпарты. Ранейшы волыт навучыў яго, якімі сродкамі можна дабіцца жаданага. Ён не адышоў ад маці і працягваў прасіць. Маці ўсё адмаўляла. Чым больш Сярожа прыстаў, тым больш ён адчуваў сябе пакрыўдженым і нават няшчасным. Усе думкі яго сканцэнтраваліся на нажніцах і паперы, і ён пачаў плакаць, спачатку ціха, потым усё гучней. Калі маці і на гэта не звярнула ўвагі, ён кінуўся на падлогу, плачучы і крычучы, пачаў тупаць нагамі. Маці падышла да яго, пачала сароміць, угаворваць, падымаша з падлогі, але Сярожа вырываўся з яе рук і зноў падаў на падлогу. На падлозе было холадна, і маці непакоілася, што хлопчык яшчэ макніе прастудзіцца. Нарэшце, страціўши цярпенне, яна ўзяла нажніцы, газету і са злосцю кінула іх сыну: «На, бяры, нягодны хлопчык!». У момант плач спыніўся, твар Сярожы зазяў, ён склікніў нажніцы і паперу і наўкіраваўся да стала выразаць.

Маці зрабіла вялікую памылку. Пашаршае, дзіцячыя жаданні зрабіць што-небудзь самому трэба не падаўляць, а заахвочваць. Чым больш дзіця праўляе самастойнасці, тым больш каштоўным работнікам яно будзе тады, калі стане дарослым. Але, каб чыстата ў пакоі не парушалася, трэба аддзяліць дзіцяці куток у пакоі або пастаўіць яму асобны столік, на якім яно магло б працеваць, прывучаючыся не рабіць непарафдку. Па-другое, маці сваімі паводзінамі паказала сыну, што, какія-чынчы, можна дасягаць мэты.

Спынімся на пытанні аб дзіцячых капрызах.

Няредка капрызы з'яўляюцца адка-

зам на прымус дарослых. Многія думаюць, што заўсёды трэба старацца зламаць упартасць дзіцяці, дабіцца ад яго паслухмянисці ва што б там ні стала. Яны сілай прымушаюць упартасць дзіця зрабіць тое, што хочуць: хапаюць яго за руку, гвалтам садзяць, караюць. У адказ на такія дзеянні дарослых слабое дзіця расплачацца і затоіць кройду, а моцнае можа нават пачаць драпацца, кусацца, г. з. адказваць на гвалт гвалтам. Чым часцей паўтараюцца такія выпадкі, тым больш упартасць, капрызнае робіцца дзіця.

Трэба старацца пазбягаць гвалту. Гэта не значыць, што з дзецимі трэба быць слабахарктарнымі, занадта падатлівымі. Спакойны, цвёрды тон і цярплівасць заўсёды прывядуць да належнага эффекту без гвалту.

Бацькі робяць памылку, калі забара-

няюць дзіцяці і тое, што яму можна дазволіць.

Дзеци (нават не ўпартыя) не заўсёды могуць адразу паслухаць, калі іх увага занята чым-небудзь іншым. Часам дарослым даводзіцца паўтараць сказаць некалькі разоў, прычым яны павінны рабіць гэта цярпліва і спакойна.

Напрыклад, дзіця загулялася, а яму трэба класціся спаць. Нельга вінаваціць яго, калі яно не адразу паслухае. Надварот, яму трэба сказаць: «Праз пяць хвілін канчай гульню, таму што хутка трэба класціся спаць». Праз некаторы час напомніць яму пра гэта. Дзіця паступова пакіне гульню і спакойна пойдзе спаць.

I. П. Паўлаў пісаў: «Калі я, напрыклад, чым-небудзь заняты, мяне накроўвае пэўны раздражнільны працэс, і калі ў гэты час мне скажуць «зрабіць што-небудзь», мне робіцца непрыемна. Гэта ж азначае, што моцны раздражнільны працэс, які мяне займаў, мне трэба затармазіць і перайсці потым да другога».

Для так званых капрызных дзяцей гэта асабліва цяжка. Калі ж вы загадваце ім што-небудзь зрабіць, то патрабуецце ад дзіцяці затармазіць адзін раздражнільны працэс і пачаць другі. І справа даходзіць часта да моцнай сцэны. Дзіця кідаецца на падлогу, стукае нагамі, плача.

Пераходзячы да мер барацьбы з капрызамі і ўпартасцю, мы павінны ўказаць, што калі капрызы і ўпартасць з'яўляюцца няправільнымі ўмоўнымі рефлексамі, няправільнымі ўмоўнымі сувязямі, то частае іх паўтарэнне замацоўвае прывычку капрызіць і ўпартіцца. Таму перш за ўсё не трэба даваць дзецим поваду не слухаць дарослых. У выпадку з'яўлення адзнаки капрызу або ўпартасці трэба непрыкметна для дзіцяці адцягнуць яго ўлагу чым-небудзь цікавым або пакінуць дзіця ў спакоі. Калі дзіцяці дазваляюць дзейнічаць самастойна, яно хутка супаківаецца.



ЧЫМ І ЯК ПРЫКОРМЛІВАЦЬ ДЗІЦЯ

Чытака Юната В. I. з вёскі Абухава Шапкаўскага сельсавета Аршанскага раёна просіць паведаміць, як і чым прыкормліваць дзіця з шасцімесячнага ўзросту.

Адказ змяшаем з кнігі «Дзіцяча харчаванне».

Патрэба груднога дзіцяці ў некаторых вітамінах часта не задавальняеца іх наяўнасцю ў маладзе маці. Каб прадухіліць вынікі ненадахопу вітамінаў, дзіцяці з трох месяцаў пачынаюць даваць сырый сокі ягад, фрукты або гародніны.

Даючы сокі, трэба захоўваць вялікую асцярогу, каб не выклікаць у дзіцяці расстройства стрававання. Сырыя сокі трэба даваць перад кармленнем грудзьмі. Пачынаць трэба з некалькіх кроўпель. Пераканаўшыся, што не змяняюцца ні выгляд, ні частата стула дзіцяці, можна паступова павялічваць дозу і ў канцы чацвёртага месяца дайсці да чатырох чайных лыжак у дзень, а на пятym месяцы—да дзвюх—чатырох чайных лыжак два разы ў дзень.

Добра карміць дзіця сумесімі сокаў, напрыклад сумесію ягаднага або лімоннага соку з маркоўным, якая мае вітамін А і С. Вельмі карысная сумесь памідорнага і апельсінавага сокаў, у якой таксама ёсьць вітаміны А і С. Маркоўны сок крыху паслабляе; ён карысны пры схільнасці дзіцяці да затрымкі стулу.

Прыблізна на пятym месяцы трэба даваць дзіцяці рыбін тлушч, у якім знаходзяцца вітаміны А і D. Вітамін D прадухіліе рахіт. Спачатку даюць дзве кроплі рыбнага тлушчу і паступова даводзяць норму да чайнай лыжкі па два разы ў дзень, калі гэта не выклікае ў дзіцяці рвоты і пачашчэння стулу. Больш дзвюх-трох лыжак рыбнага тлушчу ў дзень дзіця да аднаго года атрымліваць не павінна.

У дзіцяці пасля чатырох месяцаў пачынае выдзяляцца значная колькасць сліны, якую яно спачатку не ўмее змяніць ўтрымліваць, так што яна нярэдка выцякае з рота. Сліна чалавека дзейнічае на крухмал, ператвараючы яго ў цукар. Значыць, з'яўленне сліны азначае, што дзіця ўжо можа ператраўляць ежу, у якой знаходзіцца крухмал, і што ў яго з'явілася патрэба ў такой ежы.

Пяці-шасцімесячнае дзіця незалежна ад колькасці маладзе маці неабходна прыкормліваць.

На шостым месяцы трэба адзін раз у дзень перад

кармленнем грудзьмі даваць дзіцяці вадкую кашу 5-працэнтную на палавінным маладзе. Пачынаюць з $\frac{2}{3}$ чайнай лыжкі кашы. Затым порцию штодзённа павялічваюць. К канцу шостага месяца можна яе давесці да 150 г ($\frac{3}{4}$ шклянкі). У гэтае кармленне грудзі ўжо даваць дзіцяці не трэба.

На сёмым месяцы дзіця можна прыкормліваць кашай 10-працэнтнай. За адно кармленне дзіця атрымлівае 170—200 г такой кашы. Перад другім грудным кармленнем даюць 100—150 г кісялю. У астатнія тры кармленні дзіця атрымлівае па 170—200 г груднога маладзе.


На восьмым месяцы яшчэ адно кармленне грудзьмі замяняюць бульбяным пюре на маладзе. У гэты час можна даваць дзіцяці разы два ў тыдзень палавіну яечнага жаўтка, зваранага ўсмятку. Да аднаго груднога кармлення дадаюць сухарык з булкі, добра падсушаны да жоўтага колеру. Адзін-два разы ў тыдзень даюць бульбяное пюре з дадаткам морквы, а маладко ў пюре замяняюць гароднінным або мясным (курынным) булёнам. Часам замест ягадных сокаў даюць цёртыя сырый яблыкі з цукрам.

На восьмым або дзвеятым месяцах можна дадаць да груднога кармлення або да кашы свежы творог, добра расцёрты з цукровым сірапам.

З дзвеяці месяцаў харчаванне дзіцяці робіцца яшчэ больш разнастайным. У асартыменте страў уводзіцца мясны фарш, разбаўлены булёнам, а калі ў дзіцяці з'яўліся зубы,—фрыкадэлькі або нават паравая катлета. Пюре можна замяніць мяккімі катлетамі з гародніны. Яечны жаўток можна даваць цалкам два або нават трох разы ў тыдзень, часам з булёнам, часам з цёртым цукрам (гогаль-могаль).

У апошнія месяцы першага года маці корміць дзіця грудзьмі толькі раніцай і начач. Перад кармленнем грудзьмі даюць сухар або пячэнне, печаны яблык або творог. Ва ўзросце года, а часам і раней, дзіця можна адніць ад грудзей.

Для здаровага дзіцяці адыманне ад грудзей пры такім паступовы� павелічэнні



— Я люблю кашку!

Фотаэцюд В. Бараноўскага.

прикорму праходзіць лёгка. Нярэдка прыходзіцца да груднога кармлення ў гэты перыяд дадаваць яшчэ 50 г каровінага маладзе або чай з маладком і пячэннем, таму што маладзе ў маці становіцца малада. Нарэшце, настое дзень, калі замест аднаго груднога кармлення даецца 150—180 г каровінага маладзе з 8—10 г цукру. Прывікімліваць дзіця маладком лепш з кубка, а не з бутэлекі з соскай. На наступны дзень і другое кармленне грудзьмі замяняеца маладком, кефірам або кашай папалам з кісялем.

МАННАЯ КАША 10-ПРАЦЭНТНАЯ

У кастрюлю наліць паўшклянкі маладзе і ваду. Закіпіці, усыпаць у гэту сумесь прасеянныя манныя крупы і варыць на слабым агні на працягу 30 хвілін. Дадаць раствор солі, цукровы сірап, падагрэтае маладко, якое засталося, і кіпіціць 2—3 хвіліны.

У гатовую кашу пакласці сметанковае масла і старана перамяшаць.

Крупы манныя 20 г, масла сметанковае 5 г, маладко 200 г, вада 50 г, цукровы сірап 10 г, раствор солі 3 г.

ПЮРЕ З БУЛЬБЫ

Вымыць шчоткай бульбу і выразаць вочкі. Зварыць бульбу на пары або спячы яе ў духоўцы, затым ачысціць і працёрці гарачай праз вадасяное сіта.

У пасуду з працёртай бульбай дадаць гарачае малад-

ко, раствор солі і закіпіці. Пюре павінна быць пышнае, без камякоў. У гатове пюре пакласці сметанковое масла і старана перамяшаць.

Бульба 200 г, масла сметанковае 5 г, маладко 50 г, раствор солі 3 г.

БУЛЁН МЯСНЫ

Мяса (кумпяк або лапатка) вымыць у халоднай вадзе, зачысціць ад тлушчу, нарэзаныя на невялікія кавалачкі, косці дробна пасячы. Пакласці мяса і косці ў пасуду, наліць халодную ваду і награваць. Калі булён пачне закіпаць і на ім пена ўзнімешца шапкай, зняць яе сталовай лыжкай, але не шумоўкай. Варыць булён пры слабым кіпенні 2 гадзіны, затым пакласці разрэзаныя на кавалкі рэпчатую цыбулю, пятрушку, моркву, бручку, уліць раствор солі. Калі булён зноў закіпіць, закрыць пасуду накрыўкай і варыць пры ледзь прыкметным кіпенні. Гатовы булён працаці праці вільготную сурватку, зняць тлушчу і зноў пракіпіці.

Мясны булён падаюць з адной сталовай лыжкай манай кашы або працёртай праз сіта гароднінай, або са сталовай лыжкай прапушчанага праз мясарубку варана га мяса. У булёне можна пакласці таксама грэнкі (сухарыкі) з пшанічнага хлеба.

Ялавічына 80—100 г, цыбуля рэпчатая 5 г, пятрушка 5 г, морква 10 г, бручка 10 г, вада 400 г, раствор солі 3 г.

Распушнікі пад маскай „Святых“

Калі б пяць год назад мне хтобудзь сказаў, што я выйду з секты, я плюнуў бы яму ў вочы. Быў я не радавым членам секты, а намеснікам яе міжабласнога кіраўніка па Валынскай вобласці і актыўным пропаведнікам. Лепшыя свае маладыя гады я аддаў секте, а цяпер зразумеў, якой пустой, нікому не патрэбнай ідэі я служыў, якую вялікую шкоду прыносіць яна нашаму грамадству і асабліва моладзі! Як я цяпер шкадую аб гэтых беззваротна страчаных гадах!

Нарадзіўся я ў глухім палескім сяле Дольск, цяпер Турыйскага раёна на Валыні. Маці і дзед былі сектантамі-пяцідзесятнікамі і выхоўвалі мяне ў рэлігійным духу. Ужо з ранняга дзяцінства я наведваў сходы секты, верыў, што ёсць бог.

Не бачыў я ніякага сумленнага выхаду з таго цяжкага, жабрацкага становішча, у якім знаходзіліся ў панская Польшча мы, палескія сяляне, прыдущаныя галечай, неўраджаямі, гвалтамі памешчыкаў і ўлад; думаў, што вызваленне ад гэтага рабскага жыцця прыйдзе не тут, на зямлі, а пасля смерці, на небе, у раі, куды я вельмі хацеў трапіць.

Як жывёла, жылі хлебаробы ў халупах, крытых гнілой саломай, дзе ў цесным памяшканні, напоўненым цяжкім выпарэннем кіслага цеста, аўчын і дзіцячых пялёнак, туліліся шматдзетныя сем'і.

Многія сяляне тапілі душэўны смутак у віне, але ж яно толькі прытупляла пачуццё, усыпляла свядомасць. Большасць людзей знаходзіла ўzechу ў рэлігіі, наведвала царкву або малітоўня сходы сектантаў. Да іх належала і я.

Цяпер, калі я парваў з рэлігіяй, часта наведваю лекцыі і слухаю радыё, я даведаўся, што У. І. Ленін называў рэлігію духоўнай сівухай. Гэта сапраўды так! Рэлігія я атручваў сваю душу з дзяцінства.

У 1935 годзе ў нашым сяле з'явіўся пропаведнік секты цнатліўцаў П. К. Кандрачук. Ён заклікаў людзей, асабліва моладзь, уступаць у яго секту, весці цнатлівасць жыццё, не выходзіць замуж і не жаніцца; гэтым, моў, мы заслужым перад богам права адразу ж пасля смерці трапіць у рай. Не шкадаваў ён фарбаў, каб апісаць, якое цудоўнае гэта жыццё, як добра і радасна жывецца ў раі цнатлівым, якія, як ён запэўніваў, прыпадбяняюцца да святых. Асабліва ён вёў вялікую агітацыю сярод маладых прыгожых дзяўчат.

Трапіў я пад яго ўплыў і праз кароткі час стаў актыўным сектан-

там-цнатліўцам, а з 1946 года — пропаведнікам гэтай секты. Я ўзмоцнена вывучаў «святое пісанне» — біблію. Вы спытаце, ці знаходзіў я ў ёй супярэчнасці. Так, знаходзіў, але ў той час я тлумачыў іх сваім няўменнем разабрацца ў боскім адкровенні, а Кандрачук стараўся на сходах секты абыйці гэтыя супярэчнасці, «тлумачыў» іх патокам пышных незразумелых слоў.

Мне сорамна зараз успамінаць, што, калі на нашай зямлі гаспадарылі гітлераўскія марадзёры, забівалі жанчын і дзяцей, я нічога не зрабіў для вызвалення нашай зямлі ад захопнікаў. Маліўся богу, але не бог дапамог вызваліць родны край, а Савецкая Армія. Я ж не хацеў браць у рукі зброю, прытрымліваючыся абыяння, данага секте.

Нічога не зрабілі нашы сектанты і ў бацькі з лютымі ворагамі украінскага народа — бандамі украінскіх буржуазных нацыяналістаў, якія ўчынялі ў нашым краі нябачаныя зверсты. Мы, як я зараз зразумеў, сваёй дзейнасцю наўват дапамагалі гэтым падонкам грамадства, бо наша секта ў перыяд калектывізацыі ў вобласці ў 1947 — 1949 гадах па ўказанию Кандрачука вяла агітацыю, накіраваную супроць калектывізацыі. Мы заклікалі веруючых не ўступаць у калгасы. Выходзіць, што нацыяналісты дзейнічалі сілай і зброяй, а сектанты дапамагалі ім сваёй агітацыяй. А тым часам толькі калектывізацыя дала магчымасць нашым сялянам жыць заможна і культурна, назаўсёды парваць з галечай...

Мae сумненні пачаліся каля пяці год таму назад. Неяк у гутарцы са мной сектантка Вольга С. расказала, што яна любоўніца кіраўніка нашай секты Кандрачука. Яе шчырасць была выклікана рэёнасцю: яна даведалася, што Кандрачук разбесціў другую, Кацярыну Д. Апошнюю пры размове сазналася мne, як пропаведніку секты, у сваім «граху».

Гэтыя факты былі для мяне вялікім ударам. Чалавек, якому я верыў, як богу, лічыў яго святым, так подла крывадушнічаў перад усімі «братамі» і «сёстрамі» секты! Дзе ж тады праўда? Дзе бог, калі ён усё бачыць і не пакарае таго, хто подлага чалавека?

Я тады нават захварэў ад роспачы.

Паступова фактаў, якія выкрывалі нашых «святош», набіралася ўсё больш і больш. Я вырашыў пераканацца на ўласныя вочы. Ад-

нойчы я зайшоў у хату, дзе збіраліся начаваць Павел Кандрачук і Сцяпан Падгорскі, зрабіў выгляд, што пайшоў, а сам схаваўся. Я на ўласныя вочы бачыў, як распушнічалі Кандрачук і Падгорскі і дзве сектанткі. Калі я ўзняў вялікі скандал, мяне ўгаворвалі не рассказаць аб гэтым, а затым, пераканаўшыся, што мяне не ўгаворыш, вырашылі аддаць на суд секты. На сходзе секты мяне абвясцілі антыхрыстам.

Быццам нейкі туман рассеяўся перад маімі вачымі, я зразумеў, каму выгадна завабіваць у секту людзей, асабліва дзяўчат. З пажылых людзей і мужчын важакі секты выхоўвалі фанатычных пропаведнікаў, а дзяўчат выкарыстоўвалі для распusty.

Даведаўся я яшчэ пра адзін такі факт: сектант-цнатлівец Яфім Радабенка, якому ўжо 50 год, згувалі ў мінульым годзе ў горадзе Ковелі шаснаццацігадовую дзяўчыну — сектантку В., якая добраахвотна не паддалася яго «святым» угаворам. Гэтае злачынства не разбіралася народным судом толькі таму, што бацькі дзяўчыны — сектанты — растлумачылі ўсё «насланнём д'ябла».

Байкатуйце, людзі, гэтых распушнікаў, ганіце іх вон са сваіх хат, калі яны будуць прыходзіць да вас са сваімі саладжавымі угаворамі і абыяннямі райскага шчасця на тым свеце!

Няхай ведаюць таксама ўсе, што многія сектанты жывуць, несумленнай працай. У большасці яны не працаюць у калгасах і на прадпрыемствах, а займаюцца спекуляцыяй. І ўсё гэта прыкрываеца рэлігіяй.

Калі я парываў з сектай, многія актыўісты-сектанты гаварылі, што бог мяне безадкладна пакарае, што я аслепну і анямею, што са мной здарыцца параліч. Але са мной, вядома, нічога не здарылася. Я знайшоў сваё шчасце ў сям'і, сумленнай працы на карысць сваёй Радзімы. І ў бога я зараз не веру.

Сумленныя людзі! Калі вы яшчэ знаходзіцесь ў сектах, парывайце з імі, не дазваляйце абдурваць сябе салодзенькімі казкамі аб раі, будуйце шчаслівае жыццё для сябе і сваіх дзяцей тут, на зямлі.

Мой заклік накіраваны не толькі да цнатліўцаў, а да ўсіх сектантаў, да ўсіх веруючых. Сутыкаўся я ў сваім жыцці з іншымі сектамі і не раз выкарыстоўваў супярэчнасці іх вучэння і цёмныя справы іх важакоў для пропаведзей перавагі сваёй секты. Цяпер я бачу, што ўсе рэлігійныя секты аднымі лыкам шыты!

Д. САУЧУК.

г. Ковель

Валынскай вобласці.

(З часопіса «Агітатор» № 6 за 1959 г.)

Водгукі на пісмо «Ці матчына гэта любоў?»,
змешчанае ў № 3 часопіса «Работніца і сялянка»

ЯКАЯ ГЭТА МАЦІ?

Прачытаўшы ў № 3 часопіса «Работніца і сялянка» артыкул Шандрыкава, мне захадзяцца падзяліца сваім вопытам выхавання дзяцей у сям'і.

На ўласным вопыце я пераканалася, што правільны распарадак дня — залог фізічнага здароўя і дысцыплінаванасці дзяцей.

У мяне чацвёра дзяцей: двое малодшага школьнага ўзросту і два — дашкольнікі. Калі б я для такіх дзяцей не ўвяла строгага рэжыму дня, то ні ў кватэры не было бы ніякага парадку, ні дзецы не спрэвіліся б са сваімі абязьцямі. Старэйшыя мне ва ўсім дапамагаюць. Школьнікі наладзілі дзяжурства дома: па чарзе прыбіраюць ложкі, сталы; муюць пасуду, ходзяць па маёй просьбе ў магазін, адводзяць у яслі і прыводзяць дадому малодшых. Хатнія работы не перашкаджае ім выдатна вучыцца. На ўсё хапае часу.

Я вельмі дзіўлюся, што маці можа легчы адпачываць, не паклаўшы дзяцей спаць. Я ўкладваю дзяцей зімой а 9, летам а 10 гадзіне. Ядуць дзецы ў адзін і той жа час. Ніколі не дапускаю іх да яды з непамытымі рукамі. Праўда, добрыя звычкі выпрацоўваюцца не так хутка і патрабуюць нямала цярпення і вытрымкі. Памылку, дапушчаную ў раннім перыядзе выхавання дзіцяці, потым вельмі цяжка выправіць.

Я спачуваю т. Шандрыкаву, які пачаў правільна выконваць абязьцкі бацькі хоць і не родных дзяцей. Ганьба такай роднай маці, якая можа заяўіць: «Што мне дзецы? Я сама жыць хачу!»

Яе дзецы пад старасць могуць таксама заяўіць: «Нам самім хочацца жыць, што нам маці!»

Маці не павінна забываць аб tym, што выхаванне ўласнага дзіцяці — справа не толькі асабістая, але і грамадская.

В. ЮРЧАНКА

Мая мама так не рабіла...

Дарагая рэдакцыя! Я чытала змешчанае ў № 3 часопіса «Работніца і сялянка» пісмо «Ці матчына гэта любоў?» і хачу сказаць, якія ў мяне пры гэтым узімлі пачуцці.

Перш за ўсё, мяне вельмі здзівіла, што маці можа так неразумна дзейнічаць. Замест таго, каб дапамагчы сваім дзецим, яна вельмі мала клапоціцца аб іх далейшым лёсе. Ей важна, каб толькі самой было добра. Хіба ж гэта да твару савецкай маці?

Вазьму прыклад са свайго жыцця. Жывем мы ўтраіх: маці, айчым і я. Мне 20 год. Калі айчым робіць мне заўвагу, то мама яго падтрымлівае, а я, вядома, сваю памылку выпраўляю. Ласку роднага бацькі я памятаю дрэнна, бо ён загінуў на вайне ў 1945 г., і толькі цяпер я адчула бацькоўскую ласку.


Дарагая рэдакцыя, мяне абурылі ўчынкі гэтай маці. Калі б яна падтрымлівала свайго мужа, то ўсе троє яе дзяцей былі б сапраўднымі савецкімі людзьмі. Мне здаецца, што калі б мая мама так рабіла, то можа бі я свайго айчима не любіла, як і гэтыя троесці дзяцей.

Дык вось вельмі прашу рэдакцыю пераканаць гэтую жанчыну ў tym, што сваёй сляпой любоўю яна можа зусім скалечыць жыццё дзяцей. Наогул гэта не матчына любоў. Свайму цяперашняму мужу яна павінна дапамагчы перавыхаваць дзяцей. А tym, што яна пазбавіла мужа радасці мець сваё дзіця, яна скалечыла і яму жыццё. Балюча чуць, што ў наш час ёсьць яшчэ жанчыны, якія не задумваюцца над будучынай сваіх дзяцей.

З. КАСЯНЮК

г. Гродна.

ЧЫТАЧЫ АБ КНІГАХ



«Даль палявая»

Эта книга аб савецкіх людзях з іх радасцямі і бедамі, книга аб «сённяшнім чалавеку ва ўсёй яго красе, з хадой у будучыні», аб жыцці нашых людзей, аб іх герайчнай працы, аб барацьбе за лепшае жыццё.

Сярод бязмежных прастораў нашай Радзімы ёсьць на Беларусі Лашыцкі раён.

Да вайны тут было прыгожае сяло Старыца. А пасля вайны?

Зруйнаваннем, пустэчай дыхала наваколле. Жорстка расправіліся гітлерарузы з вёскай. У царкву, што стаяла калі ручая ў маладым бярэзінку, аднаго дня сорак чацвёртага года сагналі эсэсцы чалавек шэсцьдзесят старых жанчын і дзяцей, якія не паспелі ўцячы ў партызанскі лагер. Гарэла царква з жывымі людзьмі, гарэла вёска, а вылюдкі ў чорных шынялях з чарапамі на рукавах, расставішы вакол вёскі кулямёты, скалілі зубы і стралілі без разбору і па людзях і па жывёле. Цяпер на месцы згарэўшай царквы стаіць сціплы каменны абеліск з чырвонай зоркай за зялёной агарожай. За ёй ад вясны да позняй восені цвітуць настурцы, рамонкі і ружы, зелянеюць маладыя кусцікі акацыі і шыпшыны, а ля падножжа абеліска часта можна бачыць свежыя вянкі з палявых кветак. Стаіць гэты помнік і кожнаму напамінае мінулыя цяжкі дні.

Такога лёсу не пазбеглі і іншыя вёскі. Так было ўсюды — і на Палессі, і на Полачыні, і на берагах Сожа і Дняпра, і над Нёманам, і над Бугам.

Якую ж чорную навалу перанесла ты, родная Беларусь!

Трэба было будаваць новыя, аднаўляць спаленыя гарады і вёскі. І вось камандзір партызанскаага атрада Ваўчок і камісар Паходня разам са сваімі баявымі сябрамі ўзначалі работы па аднаўленню раёна. У раёне ўцалела не больш пайсотні жылых будынкаў, не было ні рабочай жывёлы, ні мужчынскіх рук; жанчыны рыдлёўкамі капалі зямлю, каб вырасці хоць якое зярнятка. І закіпела работа. Прайшло толькі некалькі год. З руін уставалі гарады, з папялішчай падымаліся вёскі.

Многа дапамог сваёй працай калгаснікам карэспандэнт газеты і паэт Заранік. Стары рабочы Раман Дзянісавіч Кудзік таксама не шукае лёгкага жыцця, а стараецца быць там, дзе дасць больш карысці. Расце і вучыцца яго дачка Марынка — будучы інжынер-будаўнік.

Адноўлены стараннай працай савецкіх людзей загаманіў, ажыў Мінск.

«Мільгаюць і пераліваюцца агні ў глыбіні вуліц, ціха шумяць густыя кроны ліп і клёнаў ля тратуараў, зводдаль далятае раўнамернае пыхканне электрастанцыі, або перакліка пэравозных гудкоў, або жывавы шум цягніка, што спяшаеца да вакзала».

І ў Старыцы, далёкім ад Мінска паселішчы, над палімі і ляснымі нетрамі бурліць жыццё. Старыца зноў стала вёскай, якіх шмат на Беларусі. Новая вёска на старым папялішчы. Ідзеш па вуліцы, заходзіш у хаты, гутарыш з людзьмі і бачыш, як цячэ мірнае працевітае жыццё, з поспехамі і няўдачамі, з радасцямі і часінамі смутку. Людзі шмат зрабілі, каб ажылі апусцелыя за вайну палі.

Старанна працуе і малады аграном Васіліна. Разам з калгаснікамі яна дабіваеца высокіх ураджаяў. Эта радавыя савецкія людзі, якія змаўгаюцца за лепшае жыццё, будуюць камуністычнае зяўтра.

У гэта камуністычнае зяўтра ідзем усе мы, савецкія людзі... І вельмі добра, што ў нашай літаратуры адна за другой з'яўляюцца кнігі, якія вядуць нас па гэтым шляху.

Такой кнігай можна называць і кнігу Тараса Хадкевіча «Даль палявая». Напісаная яна з хваліваннем у сэрцы, з гарачай любоўю да сваёй Радзімы і народа.

І чытач удзячны пісьменніку за тыя пачуцці і за тое жаданне быць лепшым, чым ты ёсьць, якія абуджаете ў нас кнігу.

Любоў Жыбуль

Стаўбцоўскі раён,
Новы Свержань.

* «Даль палявая». Тарас Хадкевіч. Выдание 1958 года. Минск.

ЛІТАРАТУРНЫ лёс Аксакава на дзіве не нагадваў лёс многіх яго сучаснікаў — братоў па пяру. Аксакаўская спадчына доўгі час не вывучаляся, заставалася раскіданай па прыватных архівах. А само жыцце пісьменніка многім біёграфам здавалася мізэрным, нічым не адметным, хіба толькі тым, што ён захапляўся тэатрам, патрабуючы ад акцёраў «прастаты» і «натурынасці», ды яшчэ быў славутым рыбаловам і паляўнічым. Лічылася, што Аксакаў вельмі далёкі ад любых грамадскіх падзеяў таго часу, нават ад грознага 1812 года і паўстання дзекабрыстаў.

Першыя тры кнігі Аксакава, прысвечаныя паляванню і рыбнай лоўлі («Запіскі пра вуджанне рыбы», «Запіскі ружэйнага паляўнічага Арэнбургскай вобласці», «Апавяданні і успаміны паляўнічага аб розных паляваннях») сваімі назвамі і сапраўды нагадвалі даведнікі. Але варта было толькі паглыбіцца ў іх, як чытач ужо не мог адарвацца ад старонак, праскнутых пазэй і харастром роднай прыроды. Мова гэтых твораў, як трапна заўважыў Канстанцін Паустоўскі, была «чыстай, як крынічная вада».

Затым былі напісаны «Сямейная хроніка» і «Дзіцячыя гады Багрова-ўнука».

«Дылетант», якім многія сучаснікі лічылі маладога Аксакава, пад старасць нейкім «цудадзейным» чынам ператварыўся ў класіка рускай літаратуры! Аб ім загаварылі, пачалі шукаць знаёмства з гэтым выдатным чалавекам, які, апрача літаратурнага таленту, славіўся яшчэ і як хлебасольны гаспадар.

С. Ц. Аксакаў нарадзіўся ў горадзе Уфе 20 верасня 1791 года ў небагатай, але славутай дваранскай сям'і, якая вяла свой пачатак, як гаворыцца ў «Сямейнай хроніцы», ад нейкага яшчэ варажскага князя. І не дзіўна, што дзед пісьменніка, кіруючыся тагачаснымі поглядамі, «сваё сяміотгадавае дваранства ставіў вышэй усякіх багаццяў і чыноў»... Такой была радаслоўная будучага пісьменніка па бацьку. Матчына лінія была не такой «слáўнай». Дзед Софіі Мікалайевны—маці пісьменніка — быў усяго толькі простым ураднікам казацкага Уральскага войска.

Што і казаць, шлюб быў «няроўны», і перамагчы супраціўленне «бациюхны» маладому «сталбавому» двараніну дапамаглі толькі чароўнае хараство і жывы розум нявесты...

Дзіцячыя гады С. Ц. Аксакава прыйшлі ў горадзе Уфе, дзе бацька служыў чыноўнікам земскага суда, і ў дзедаўскім маёнтку Нова-Аксакава. Як і бацька, па натуре рамантык і аматар прыроды, Аксакаў змалку навучыўся тонка адчуваць і захапляцца бязмежнымі прасторамі арэнбургскіх стэпаў. Яго хваляваў прывольны бег халодных імклівых рэчак, багатых рыбай і розным птаствам, яго да слёз кранаў гоман лясоў, маляўніча раскінутых па схілах хвалістага Прыуралля...

Колькі пранікнёных старонак прысвяціў ён сваім успамінам, з якой цеплынёй і шчырасцю аддзяляваў родную прыроду з тулу радасць, якой яна асвятліла ўсё яго жыццё!

На дзесятым годзе жыцця Аксакава аддалі ў Казанскую гімназію «казённакоштным пансіянерам». Нязыкілья ўмовы, адарванасць ад маці, ад прыволля дзедаўскага маёнтка, заціснуты, нібы ў клетку, у чужкія халодныя сцены гімназіі хлап-



С. Ц. Аксакаў.
Партрэт работы мастака І. Н. Крамскага. 1878 г.

С. Ц. Аксакаў

[Да 100-годдзя з дня смерці]

чук неўзабаве цяжка захварэў, і яго забралі дадому. У гімназію аддалі толькі праз год і цяпер ужо як «вольнапрыходнога»...

Казанская гімназія таго часу давала парынаўча немалая веды і была, як сказаў б мы цяпер, у камплектавана выкладчыкамі, якія ведалі і любілі саю справу. Гэта, вядома, не магло не адбіцца на выхаванцах. Аксакаў, напрыклад, успамінаў многіх сваіх выхавацеляў з выключнай цеплынёй, сярод іх і выкладчыка рускай славеснасці. Затым ён быў пераведзены ў студэнты Казанскага універсітэта. У свае універсітэцкія гады Аксакаў захапляўся тэатрам, прымаў удзел у рукапісных літаратурных часопісах.

У пачатку 1807 года Аксакаў пакінуў універсітэт. Прэз які год, пажыўшы ў Маскве, выехаў у Пецярбург і паступіў на службу перакладчыкам у Камісію па складанню законаў. На «дзяржаўнай службе» ён надта не затрымліваўся: то ездзіў у Маскву, то пасяляўся і падоўгу жыў у сваім арэнбургскім маёнтку, толькі зредку наведваючыся ў Пецярбург для падтрымання сваіх літаратурных сувязей.

Як і многія сучаснікі, так і сам Аксакаў лічыў сябе за чалавека, які стаіць па-за якімі б там ні было грамадскімі кірункамі і цячэннямі. Ён пісаў пра сябе, што любіць цудоўныя якасці ў людзях, не хвалюючыся за іх пераконанні, калі толькі яны сумленныя людзі...

Пішучы так, Аксакаў пярэчыў самому сябе як вялікаму мастаку. Яго творы, магчыма нават супроць жадання аўтара, насліві выкрайальныя характеристыкі «Сямейнай хронікі». Прыгадаем толькі адзін эпізод з характеристыкі прыгонніка «Міхайла Максімавіча Кураレスава»:

«... Пакараных прывязвалі да дрэў, да слупоў і платоў, не звяртаючы ўвагі ні на дождж, ні на сцюжу... У такім настроі ехаў ён аднойчы праз нейкую вёску; праязджаючы каля тока сушкі, на якім малаціла сялянскае сямейства, ён заўважыў жанчыну незвычайнага хараства.

«Стой! — закрычаў Міхайла Максімавіч. — Пятрушка! Як баба?» — «Вельмі прыгожая», — адказаў Пятрушка. — «Хочаш на ёй жаніцца?» — «Ды як жа жаніцца на чужой жонцы?» — адказаў, ухмыляючыся, Пятрушка. — «А вось як! Хлопцы, бяры яе, садзі да мяне ў павозку!..»

Жанчыну схапілі, пасадзілі ў павозку, прывезлі праста ў прыходскае сяло і, хоць яна аў'яўляла, што ў яе ёсць муж і дзве дзяцей, — павянячалі з Пятрушкам...».

Герцэн называў «Сямейную хроніку» Аксакава «велізарнага значэння кнігай».

Крытыка таго часу пісала пра «бяспрыкладнае аднадушша пахвал» аўтару. Чарнышэўскі і Дабравлюбай, Герцэн і С.-Шчадрын, Л. Талстой і Тургенев далі гэтай кнізе высокую аценку.

Поўныя пазэй і глыбокага ведання жыцця аксакаўскія творы любіць і наш савецкі чытач, удзячны за тулю радасць і хваліванне, якія заўсёды прыносіць сапраўдная пазэя.

Е. НАТАЛЫНА

Р А Д З І М А

Паходкаю машинаю
Ты з краю ў край ідзеш.
Гамонкаю турбінаю
Цяпло жыццю даеш.

Бурліваю паводкаю
Пшаніцы і аўса,—
Ты, быццам песня звонкая,
Наўсцяж Радзіма ўся.

Ці гляну на аколіцы
У алеях ліп, дубоў,
Ты шляхам волі-вольніцы
Ідзеш з садоў, дуброў.

Ідзеш сям'ёю дружнаю
Сярод лугоў і ніў.


Цябе даўно з камунаю
Ілыч наш парадніў.

І лёс твой шчасны, радасны
Расцві, што светлы май.
Красуй, не ведай старасці,
Мой любы, вольны край!

Васіль ЛАЎРЫНОВІЧ

МАМА, ПАЧЫТАЙ!

Нічыпар ПАРУКАУ



Вішні

Мал. Г. Віткоўскага.

Не паспела Вара выйсці з саду на вуліцу з поўным вядзерцам спелых вішні, як да яе падышлі сяброўкі — Наташа і Люся са сваім двухгадовым брацікам Алегам.

— Ой, якія буйныя вішні! — усклінула Наташа, убачыўши Варына вядзерца.

— І якія спелыя. Вось, мусіць, смачныя, — сказала Люся і праглынула слінку.

— Смачныя, — адказала Вара, запіхваючы ў рот адразу тры вішні.

Маленькі Алег таксама прагна глядзеў, як Вара апетытна ела чырвоныя вішні, выплёўваючы костачкі. Ен таксама намагаўся нешта сказаць. Але ён не ведаў яшчэ ўсіх слоў, і таму раптам заплаکаў, моцна прытуліўшыся да сястры.


— Ен вішні хоча, — сказала Наташа і прапрасіла ў Вары: — Дай, Вара, Алежку хоць адну вішнікую.

— Ага, дай. Я сама хачу, — прабурчэла сабе пад нос Вара і адварнулася ад дзяўчынак.

— У-у, скнара! — абурылася Наташа.

— Ужо забыла, як учора я частавала цябе моркаўкай і зялёным агурочкам, — упікнула Вара таксама і Люся.

Іван МУРАВЕЙКА



НАШ ТЭЛЕФОН

Я з Уладзікам сяброву,
І са мной сябруе ён.
З адной хаты у другую
Правялі мы тэлефон.

— Эй, ало!
— Ало! Ало!
Тэлефон жа — як нямы.
І каб лепш чуваць было,
Адчынілі вокны мы.



САМАКАТ



САМАКАТ

Я лячу-лячу стралой
На машыне на сваёй.
А у вас такой няма —
З горкі коціца сама.



Вара нічога не адказала. Яна толькі больш насупілася, умінаючы за абедзве шчакі сакавітыя вішні.

— Хадзем, Люся, да нас у сад. У нас ёсьце свае вішні, і парэчкі, і агрэст, — сказала Наташа.

Люся і Наташа ўзялі за ручкі маленъкага Алега і пайшлі.

А праз паўгадзіны прыйшла да іх і Вара. Люся і Наташа сядзелі ў садзе на муражку і елі буйныя ягады чырвоных парэчак і жоўтага агрэсту. Вара стаяла побач і моўчкі глядзела на дзяўчынак.

— Можа, агрэсту хочаш? — запытала Наташа.

— Хачу, — адказала Вара.

— Трымай прыгаршчы, — сказала Люся і першая сыпанула Вары поўную жменю залаціста-жоўтых ягад.

— Еш, — таксама паднесла жменю агрэсту Наташа.

— На, — працягнуў гронку чырвоных парэчак і маленъкі Алег.

Вара тримала поўныя прыгаршчы спелых ягад і маўчала, сарамліва апусціўши долу вочы. Ёй было брыдка, што сама яна сёння пашкадавала сябрам вішні.



РАЗЯВАКА

Калі ранак настae —
Шмат работы ў Валі...
— Хто надзеў штаны маe?
Хто схаваў сандалі?

Пераверне ўсё ўверх дном,
Бегае, злуеца:
— Тут на крэсле, за сталом,
Клала іх, здаецца.

Дзе ж хаваюцца яны
Кожны раз ад Валі?
...За канапаю — штаны.
Пад матрац — сандалі.



КАРЫСНЫЯ ПАРАДЫ

Каб вычысціц сярэбраныя або нікеліраваныя рэчы, трэба спачатку вымыць іх цёплай вадой з мылам. Затым узяць ачышчаны мел (або зубны парашок) змяшачь яго з нашатырным спіртам, каб атрымалася вадкая кашка. Пры даламозе ваты сумесь нанесці на прадмет і даць высахнуць. Пасля працерці рэчы чыстым сухім шматком.

Нельга награваць да кіпення соус, запраўлены сметанковым маслам, бо гэта можа разбурыць настойкую эмульсію масла з іншымі прадуктамі соусу. Па той жа прычыне нельга моцна разграваць і запраўленыя сметанковым маслам супы-пюэрэ.

Каб не трапілі ў ежу пачонкі рэчывы або прымесі, прасейвайце муку, перабірайце крупы, старанна абмывайце прадукты, сачыце за чыстатой пасуды, у якой вараць, смажаць, падаюць ежу.

ЦІ ВЕДАЕЦЕ ВЫ, ШТО...

... калі тканіна парвалася або працёрлася, месца разрыву кладуць на што-небудзь цвёрдае левым бокам уверх і нацягваюць, каб тканіна не моршчылася. Нітку падбіраюць пад колер тканіны. Самае лепшае — выцягнуць нітку з краю той жа матэрыі.

На тканіне прамога пляценія спачатку робяць роўныя падоўжныя шыўкі, старайціся, каб яны супадалі з падранымі ніткамі матэрыялу. Шыўкі пачынаюць з моцнага месца і канчаюць на моцным месцы па другі бок разрыву. На моцным месцы робяць кароткія шыўкі, на дзіравым месцы — доўгія. Калі ўсё месца разрыву пакрыеца падоўжнымі шыўкамі, робяць палірочныя шыўкі, пераплютаючы іх з падоўжнымі, як плютуць кошык. Адлегласць паміж шыўкамі павінна быць прыкладна такая ж, як і паміж ніткамі тканіны. Канец ніткі замацоўваецца на левым баку. Калі пляценіе тканіны дыаганальнае (г. зи. ніткі пераплютаючыца наўскасяк), штукоўку робяць пад касым вуглом.

... туга зацягнуўшы пояс, вы не зробіце сабе талію, калі яе ў вас няма. Гэтым вы

толькі падкрэсліце недахоп, які хочаце скрыць. Свабодны жакет зробіць лініі адзе́жы прыгожымі.

... пры вельмі вялікім блюсе лепши насіць сукенкі-касьцюмы. Ніякіх драпіровак, гузікаў. Толькі падоўжныя швы і невялікае прадаўгавае дэкалтэ.

... каб сукенка паўніла, перацягніце яе шырокім поясам і густа збярыце ліф. Да такой сукенкі добра зрабіць жакет з той жа тканіны.

... пры вельмі поўных клубах трэба падкрэсліць верхнюю частку сілуэта шырокім каўняром або кароткім рукавамі і аздобай на плячах.

... паласатыя і стракатыя спадніцы лепши насіць з глайдкімі блузкамі ў тон спадніцы.

ЗНІШЧЭННЕ НАКІПУ

Утварэнне накіпу на ўнутраных сценках чайніка, самавару і іншай пасуды, у якой кіпяціць ваду, тлумачыцца наяўнасцю раствораных у вадзе вапнавых солей, якія надаюць ёй жорсткасць. Пры кіпячэнні вады з яе выдзяляеца вуглекіслата, і пад яе ўздзеяннем вапнавыя солі зноў пераходзяць у не растворальны стан — асадак, які набіраеца на сценках пасуды ў выглядзе накіпу. Накіп утвараеца таксама і ад іншых солей, якія ёсць у жорсткай вадзе і асядаюць дзякуючы яе частковаму выпарэнню.

Накіп пагаршае цеплаводнасць пасуды, таму вада ў ёй доўга не закіпае. Часам накіп ападае ад сценак пасуды вялікімі кавалкамі, якія неабходна выкідаць.

Для знішчэння накіпу існуе некалькі способаў, заставаных на ўжыванні кіслот і шчолачаў. Яны часткова растворяюць і размякаюць накіп, і ён лёгка знімаецца шчоткай або жорсткім шматком.

З кіслот часцей за ўсё ўжываюць воцатную эсенцыю, радзей — салінную кіслату. Апошняя растворяе не толькі накіп, але і метал, таму для пасуды з тонкімі сценкамі яна непрыдатна. Воцатная эсенцыя трэба

браць чайнную лыжку на літр вады. Ваду кіпяціць 1—1.5 гадзіны, а затым пасуду старанна прамываюць чистай вадой. Калі накіп адразу не знішчаецца, то даюць яшчэ кіслаты.

Са шчолачаў лепш за ўсё карыстацца фосфарнікіслымі саліямі, якія ўваходзяць у састаў парашкоў «Трынатр» і «Фослар». Для

медных чайнікаў часам ужываюць каустычную соду.

Для знішчэння накіпу трэба браць ад 20 да 30 грамаў фослару або трынатру на 1 літр гарачай вады і кіпяціць яе ў пасудзе з накіпам 1—2 гадзіны. Накіп настолькі размякаеца, што лёгка знішчаецца. Затым пасуда прамываецца некалькі разоў чистай вадой.

КУЛІНАРЫЯ

САЧНІКІ

Творог (калі ён вельмі вільготны, то яго трэба выціснуць) працерці праз сіта, дадаць сметанковое масла, цукар, яйкі, ванілін, добра перамяшаць і паставіць у халоднае месца. Перад тым, як раскладваць творожную масу на цеста, яе яшчэ раз трэба добра перамяшаць.

Злёгку падагрэтае сметанковое масла перамяшаць з цукровым пяском, яйкам, соллю, пшанічной мукой, пітной содай, ванільным цукрам. Калі будзе пакладзена ўся муха, цеста яшчэ раз перамяшаць на працягу 2—3 хвілін. Цеста павінна быць без камякоў і мець аднародную кансістэнцыю.

Цеста раскачаць слоем (не больш 3—5 мм) і выразаць квадраты (9×9 см). На адзін вугал квадрата пакласці прыгатаваную творожную начынку, краі цеста шытна злучыць у выглядзе трохвугольnika. Зверху змазаць яечным жаўтком, змешаным з невялікай колькасцю вады. Вырабы выпечы на блясе, змазанай сметанковым маслам, у духоўцы пры тэмпературе 220—240° на працягу 7—10 хвілін.

На цеста: муки пшанічной 4 шклянкі, цукровага пяски 1 шклянка, масла сметанковага 300 г, яек 2 шт., солі, ванільнага цукру па смаку, соды на кончыку нажа; на творожную начынку: тварогу 200 г, сметанковага масла 100 г, цукровага пяски (або цукровай пудры) 1 шклянка, яек 2 шт., ванільнага цукру.

ХАТНІЯ СУХАРЫКІ

Прасеянную пшанічную муку перамяшаць з пітной содай, цукровым пяском, дадаць малако, распушчанае сметанковое масла або маргарын, разынкі, яйкі і добра вымесіць.

Цеста пакласці на стол, пасыпаны пшанічной мукой, нарэзаць на кавалкі і раска-

чаць у выглядзе жгута (таўшчынёй прыкладна 3—4 см), змазаць яйкам, нарэзаць (наўскасяк) невялікімі кавалачкамі, пакласці на бляху і выпечы ў духоўцы пры сярэдній тэмпературе.

Муки пшанічной 3 шклянкі, масла або маргарыну 250 г, цукровага пяски 1 шклянку, пітной соды 1 чайнную лыжку, разынк 150 г, яек 2 шт., малака 1/2 шклянкі.

ПЯЧОНКА СМАЖАННАЯ

У пячонкі выразаць жоучыя пратокі; плёнку неабходна падрэзаць нажом і выкінуць. Пячонку нарэзаць невялікімі кавалачкамі (3—4 кавалкі на порцыю), заліць малаком і пакінуць у ім хвілін на 25—30. Пасля гэтага кожны кавалак пасыпце соллю, перцам, запаніраваце у пшанічной муцэ. На патэльню з маслам пакласці кавалачкі пячонкі і абсмажыць да паўгатоўнасці. Затым кавалачкі пячонкі пакласці ў глыбокую пасуду, кожны рад перакладаючы абсмажанай рэпчатай цыбуллю. Давесці да гатоўнасці ў духоўцы.

ПУДЫНГ СУХАРНЫ

Сухары ванільныя 40 г, малако 80 г, 1 яйка, цукар 15 г, разынкі 15 г, масла сметанковое 5 г.

Ванільныя сухары нарэзаць кавалачкамі ў выглядзе кубікаў, пакласці ў пасуду, заліць гарачым малаком, змешаным з жаўткамі і цукрам, закрыць пасуду накрыўкай і пакінуць на 15 хвілін для набракання. Разынкі перабраць і старанна прамыць. Бялкі збіць да ўтварэння густой пены.

У прыгатаваную сумесь пакласці разынкі, сухары, перамяшаць, пасля чаго ўліць збітыя бялкі і асцярожна яшчэ раз перамяшаць.

Падрыхтаваную масу выпечы ў змазаных маслам формачках. Пры падачы пудынг паліць салодкім соусам або кісялём.

Англійскі гумар

I КАБ ЁН ТОЛЬКІ ВЕДАУ



Маці ўвайшла на кухню і ўбачыла, як яе сын забінтоўвае палец.

— Небарака, — сказала яна пяшотна, — што гэта ты зрабіў з пальцам?

— Я толькі што выцяў яго малатком, — адказаў хлопец.

Маці здзівілася.

— А чаму ж я не чула, калі ты плакаў?

— Я думаў, што цябе няма ў хаце, мама, — адказаў ён ветліва.

НЕ БЯДА

Бэсі — маленькая дзяўчынка. Ёй толькі пяць гадоў. Яна яшчэ не ходзіць у школу, і, вядома, яна яшчэ не ўмее ні чытаць, ні пісаць.

Але яе сястра Мэры — школьніца.

Ёй ужо дзесяць гадоў.

Аднойчы Мэры бачыць, як яе маленькая сястра сядзіць за столом з ручкаю ў руцэ і вялікім аркушам паперы перад сабою.

— Што ты робіш, Бэсі? — лытает яна.

— Я пішу пісьмо маёй сяброўцы Кіці, — адказае Бэсі.

— Але як жа, ты ж не ўмееш пісаць, — здзівілася сястра.

— Не бяда, — гаворыць Бэсі, — Кіці ж не ўмее чытаць.



ЗАГАДЗЯ

Бацька, пасля таго як пабачыўся з настайнікамі свайго сына, вырашыў сур'ёзна пагаварыць з хлопцам.

— Ты ж ведаеш, што я абяцаў падарыць табе веласіпед, калі ты здаёш экзамены, — сказаў ён. — Але я даведаўся сёння, што ты праваліўся. Што гэта ты рабіў усю чвэрць?

Хлопец зажурыўся.

— Вучыўся ездзіць на веласіпедзе, тата... — адказаў ён.

ДЗЕЙСНАЕ ВУЧЭНННЕ

Маленькага Поля вучылі ніколі не выкідаваць нічога, што яшчэ добрае і цэлае.

Аднойчы яго мама вельмі здзівілася, калі ўбачыла свайго хлопца са здохлым катом у руцэ.

— Паглядзі, мама, што я знайшоў на вуліцы. Зусім добры кот, а яго хтосьці выкінуў.



УРОК ГІСТОРЫИ

Аднойчы ў аднаго вучня запыталі, колькі войн вяла Іспанія ў пятнаццатым стагоддзі.

— Шэсць, — адразу адказаў хлопец.

— Пералічы іх, — сказаў настайнік.


— 1, 2, 3, 4, 5, 6...

Пераклад Я. ДУБОВІКА.

АДКАЗЫ НА КРАСВОРД, ЗМЕШЧАНЫ У № 2

Па гарызанталі: 3. Гапак. 4. Афарызм. 8. Раман. 12. Музыка. 13. Алігер. 14. Грэг. 15. Таланаў. 16. «Бура». 22. Наваі. 23. Хор. 24. «Казак». 27. Саната. 30. «Аманал». 31. Барабан. 32. Паланез. 33. Навела. 35. Класік. 36. Тэнар. 38. Чэх. 39. Залка. 43. «Хлеб». 44. Натацыя. 45. «Абай». 48. Гітара. 49. Маршак. 50. Стала. 53. Асананс. 54. Герой.

Па вертыкалі: 1. Балада. 2. Сатыра. 5. Акын. 6. Якім. 7. Курыла. 8. Ралан. 9. Маналог. 10. «Нарач». 11. Неруда. 17. Анапест. 18. Базараў. 19. Захараў. 20. Аналіфа. 21. Талаш. 22. Набат. 25. Казка. 26. Сацін. 28. Бас. 29. Бах. 34. Рэмарка. 37. Элегія. 40. «Кабзар». 41. Тарас. 42. Рыфма. 46. Шарж. 47. Арый. 51. Трахей. 52. Пралог.



ГАЛАВАЛОМКА

(чайнворд — красворд — крыптаргама)

Склала Яўгенія Родзькіна

ЧАЙНВОРД (вялікі круг):

- Персанаж з рамана В. Ладіса «Да новага берага».
- Арфаграфічны знак.
- Твор Я. Маўра.
- Ганчарны выраб.
- Помнік легендарна-рэлігійнай літаратуры.
- Французскі пісьменнік-рэаліст XIX стагоддзя.
- Частка падэшвы.
- Аповесць Я. Маўра.
- Польскі паэт.
- Імя героя першага алавядання М. Горкага.
- Атмасферная з'ява.
- Аб'ява.
- Персанаж з рамана А. Дзюма «Тры мушкетёры».
- Мэбля.
- Жаночае імя.

КРАСВОРД

- Па вертыкалі: 16. Двухзначны лік. 17. Аўтамат, які выконвае складаныя аперацыі. 18. Настольная гульня. 19. Літоўская паэтэса. 20. Адзінка вымірэння зоркавых адлегласцей. 21. Вялікая шлюпка. 24. Алавяданне І. Тургенева. 25. Установа, якая ведае наглядам за друкам. 27. Пагадовы запіс падзей. 28. Від дрэва. 29. Металічнае вечка для пакрыцця верхніх частак рухавіка. 35. Выканаўца ролей на сцэне. 36. Зямельны масіў. 37. Рыба. 40. Аптычнае шкло. 41. Змяя-акулініца. 43. Агністрэльная зброя. 44. Частка тэрыторыі СССР.

- Па гарызанталі: 18. Двухколы аднаконны экіпаж. 22. Вядомы дзіцячы пісьменнік. 23. Прыстасаванне для спынення механизма. 25. Слясарная прылада. 26. Птушка пальмы. 31. Прылада для гульні ў волейбол. 32. Частка прычоскі. 33. Выдатны латышскі пісьменнік. 34. Пакроўца. 37. Дваранская коніца турэцкіх сультанаў. 38. Гацела. 39. Змазачнае масла. 41. Таленавіты беларускі паэт і пісьменнік. 42. Рускі паэт. 44. Хатняя жывёла. 45. Матэматычная дысцыпліна.

КРЫПТАГРАМА (малы круг):

Правільна разгадаўшы красворд галаваломкі, слова крыптаргамы, прыведзеныя ніжэй, і падставіўшы замест лікіў літары ў кружочки крыптаргамы, вы прачытаеце ў малым круге імя і прозвішча беларускага паэта, а таксама назуву яго новай кнігі.

I. 49, 46, 52, 48, 50, 46 — агародня ягада.

II. 56, 57, 50, 47 — хімічны элемент.

III. 54, 46, 53, 46, 50 — мангольскі чай.

IV. 51, 52, 46, 55, 46 — шырока вядомая п'еса савецкага драматурга Гусева.

Клапаціца аб скуре зусім няцяжка

Як часта даводзіца чуць: «Які прыгожы твар!» А хіба няпрауда, што адным з найбольш галоўных фактаў, які становіча ўплывае на агульны выгляд твару, з'яўляецца прыемны кольер—чыстая, свежая скора?

Калі паглядзең на малых дзяцей, то трэба сказаць, што амаль кожны з іх пачынае жыццё з прыгожай скурай.

Але не ў кожнага бывае адноўковая скора. У адных мяккая, у другіх—цвёрдая; у адных—сухая, у другіх—тлустая; у некаторых—далікатная і лёгка пашкоджаецца, у другіх моцная і трывалая.

Аднак, якой бы ні была скора, кожную трэба даглядаць, каб захаваць яе свежай і чыстай. Першай умовай з'яўляецца чысціня яж зневіненія, так і ўнутраная. Закупорка дрэнна ўплывае на скuru, неабходна кожны дзень старанна ачышчаць яе.

Амаль такой жа неабходнасцю з'яўляецца мыццё твару або ачышчэнне яго якім-небудзь іншымі шляхам. Тым, каму даводзіца праца ваты у пыле, неабходна мыць скuru яшчэ і трэці раз, у сярэдзіне дня, каб не дапусціць узікненія прышчоў.

У такіх выпадках даволі мыцца звычайным мылам і мяккай вадой, але калі вада цвёрдая, талакно дапамагае лепш, чым мыла. Насыпце чайнную лыжку талакна на далонь, змачыце яго цёплай вадой і старанна змажце гэтай сумесцю твар.

Кавалак ваты або мяккай матэрый, змочанай у гарачым малацэ, вельмі добры сродак для ачышчэння зацнадта сухой, тонкай скуре.

Вядома, што многія ўжываюць тампоны з ваты, змочанай танным адэкалонам, каб прачысціць твар у час працы. Але, нягледзячы на тое, што гэты сродак хуткі і спадружны, ён выклікае непрыемнае пачуццё.

Калі ж адэкалон развесці вадой: дзве трэція часткі

вады на адну трэцюю адэкалону, то гэта ўжо будзе лепшы сродак. А калі яшчэ дадаць дробку борнай кіслаты (узбоўтаць сумесь трэба датуль, пакуль кіслата растворыцца), то такая сумесь з'яўліца найбольш эфектнай для тлустай скуре. Але гэта можна рабіць толькі адзін раз на дзень.

Амаль кожная дзяўчына пачынае з рannіх год ужываць крэмы і пасты пад пудру. Гэта шкодна, таму што скuru патрэбна свежае паветра. Яна «дыхае» праз поры, а ўсякае змазванне скуре крэмамі прыводзіць да закупоркі пораў.

Калі вы жывеце і працуеце ў горадзе, то замест крэмай можна рэкамендаваць іншы, больш практычны і зручны сродак, які дапамагае ахаваць скuru ад бруду без закупоркі пораў.

Як самому прыгатаваць такую касметычную сумесь пад пудру?

Зразумела, вы можаце купіць гатовую сумесь, але значна лепш прыгатаваць яе самому па наступнаму рэцпту:

Растварыце невялікую чайнную лыжку парашковай шыпшыны ў дэсертнай лыжцы гліцэрэйны, пры гэтым размешваіце, пакуль не знікне парашок.

Памешваючы ўесь час, паступова дадавайце 100—150 гр. ружовай вады (сумесь павінна быць даволі рэдкай, праўда, некаторыя ўжываюць больш густую).

I, нарэшце, дадайце дэсертную лыжку густой цынкавай мазі і размяшайце.

Намажце гэтай сумесцю твар і дайце высахнуць. Зверху можна прыпудрыцца, але гэта не заўсёды абавязкова.

Сакрэт поспеху ў захаванні добра га стану скуре заключаецца ў тым, што трэба дадаць прыродзе рабіць тое, што яна сама лічыць патрэбным, і, улічваючы ўмовы, у якіх мы жывем, крыху дапамагаць ёй самім.

Што модна ў гэтым сезоне

Мода гэтага вясенне-летняга сезона адметна натуральнасцю, прастатай і мяккісцю форм. Новым з'яўляеца пераход ад зніжанай лініі таліі з поясам на клубах да таліі на яе натуральным месцы, ад прамога сілуэта сукенкі да больш прыталенага. Па-ранейшаму застаецца кароткая даўжыня: да 42 см ад падлогі.

Моднымі з'яўляюцца сілуэты прамога паліто; паліто колакалападобнай формы тыпу «трапецыі», расшыране кнізу; паліто, прылягаючае ў таліі звужанае або злётку расклёшанае ўнізе.

Уваходзяць у моду вялікія каўніяры. Лінія рукава ў паліто расшырана ўверсе і ўнізе з высокім манжэтам.

Что датычыць касцюмай жаночых, то яны выконваюцца ў двух сілуэтах: касцюм строгай класічнай формы з прыталеным жакетам і вузкай спадніцай (пралануецца для ўсіх узорставых груп) і касцюм з прымым жакетам рознай даўжыні, пачынаючи ад кароткіх жакетаў фантазійнага тыпу (рэкамендуецца для моладзі) і канчаючи больш доўгім жакетам з вузкай спадніцай (для поўных і пажылых жанчын).

У сукенках праланууюцца два сілуэты. Першы — прамая, не адразная па таліі сукенка з вузкай або крыху расшыранай спадніцай. Характэрна для яе свабодная, не зацягнутая талія. Другі — адразная па таліі сукенка, з ліфам, прылягающим або з невялікім напуском. Спадніца часцей расшырана: колакалам або широкім складкамі.

Каўніры ў сукенках вя-

лікія. Зноў модны белы каўнерыкі для аздобы. Вячэрняя сукенка ажыўляеца драпіроўкай на ліфе або на спадніцы, падтрыманай широкім поясам. Модны таксама сукенкі з кароткімі свабоднымі жакетамі, якія падкрэсліваюць маладосць. Яны могуць быць выхадныя, святочныя і службовыя. Модны спалучэнні двух колераў і процістаяўленне тканін: карсаж і спадніца рознага колеру і розных тканін, спалучэнне гладкай і набіўной шытнай шэрсці і шыфону.

Модны будуць сарафаны. Да іх можна адзець трыкатаўныя світары або блузку. Мянючы блузкі, жанчына заўсёды будзе выглядаць акуратна і прыгожа. З колераў модны будуць сіні, чорны, жоўты, зялёны, бэжавы, блакітны, чырвоны — наогул больш яркія, чым у папярэднім сезоне.

У мужчынскім адзенні таксама адбыліся змены. Пінжакі сталі шырэй у плячах; даўжыня — да сярэдзіны вялікага пальца выцягнутай рукі. Штаны для моладзі 22—24 см у нізках, для больш пажылых і для людзей з вялікім размерам абутку — да 27 см. Па-ранейшаму ў модзе камбінаваныя касцюмы — штаны і пінжак з розных расфарбованых тканін. Для адпачынку, спорту, турызму і заняткаў рэкамендуюцца курткі. Але не раім з'яўляца ў іх на вечарах, у тэатры, на бале. Паліто таксама з широкім разваротам плячэй; даўжыня 4—6 см ніжэй каленяў.

**Р. АМЕЛЬЧАНКАВА,
кансультант Дома мадэлей.**

* * *
зялёны — з сінім;
зялёны — з чырвоным.

* * *
Дарагая сукенка ў плямах або з адварванным гузікам траціць сваю каштоўнасць на ват — перад самым танным, але акуратным і чыстым касцюмам.

* * *
Сачыць за сваім туалетам трэба не толькі пры выхадзе з дома або пры чаканні знаёмых.

Адказны рэдактар А. П. УС. Рэдакцыйная камітэта: М. Н. БАРСТОК, А. С. ВАСІЛЕВІЧ, Г. Л. ДАЗОРЦАВА, Т. Т. ДЗМІТРЫЕВА, А. Н. ЗАХАРАВА, М. Ф. НІКІФАРАВА, М. М. ТУР, В. І. ФІЛІПАВА.

АТ 02789

Журнал «Работница и крестьянка» на белорусском языке.

Издание ЦК КП Белоруссии.

Падпісаны да друку 30/IV-59 г.

Адрес рэдакцыі: Мінск, праспект імя Сталіна, 103.

Тэлефон 3-17-51.

Друкарня імя Сталіна. Мінск. Цана 1 руб. 80 к. Дадатак — выкрайка. Друк. арк. 3. Аўт. арк. 4.

Тыраж 170 000 экз. Зак. 260.

Модэ



Прыгожая маладзёжная сукенка з тафты і шыфону. Адразная па таліі. Спадніца роўная, гладкая, прыстасе да фігуры. Ліф з кароткім цэльнакроеным рукавом. Паверх вузкай спадніцы прышыта густасабраная туніка з шыфону. На спадніцы драпіроўка. Пояс шырокі, драпіраваны.

Аўтар А. І. Гадзіцкая.



Прыгожы летні касцюм са светлага сукна. Спадніца роўная, з адной складнай ззаду. Жакет свабоднай формы, ля гарлавіны крыху адстае. Спереду па лініі вытаскі, уштыты клапаны, якія зашпільваюцца на гузік.

Рукавы ўстаўныя.


Аўтар Н. Корань.

Сукенка жаночая з тафты. Адразная па таліі да лініі пярэдняй вытаскі. Спадніца шасцішоўная. Рукавы ўстаўныя. Аздоблена сукенка падвойнай напронавай ружнай.

Аўтар А. І. Гадзіцкая.

Сукенка жаночая з крэп-маракену. Адразная па таліі. Спадніца роўная, густасабраная. Ліф з кароткім цэльнакроеным рукавом. Крыльцы рукавоў закладзенымянкімі складачкамі. Пояс шырокі, драпіраваны, з гладкага шоўку.

Аўтар Э. І. Скалабан.



На здымку зверху: фартух-халат для работніц прадпрыемстваў лёгкай прамысловасці.

Аўтар Р. М. Віткіна.



Сукенка са штучнай шаўковай тканіны. Адразная па таліі спераду, на спінцы цэльнакроеная. Падоўжныя канцы блузні ствараюць выгляд сукенкі-касцюма. Аздоба — напронавы шалік, працягнуты бантам у пятлю на блузэ.

Рукавы ўстаўныя.

Аўтар Э. І. Скалабан.

16814

